

ЗОК-1  
1844

1973, №10

05  
222649

зубки

рабочница  
і сялянка 10 1973  
+ прилож.

## Між вянкоў

**В**ОСЬ ён, той «мядзведжы кут», у якім праішло дзяцінства і юнацтва Соф'і Кавалеўскай. Па гэтай алеі, дзе і сёння стаяць адвечныя ліпі, хадзіла, бегала, весялілася і сумавала дзячынка, потым дзячына, а яшчэ потым сюды прыязджала славутая вучоная, уянчаная лаўрамі еўрапейскіх акадэмій навук. Гонар Расіі... І прафесар шведскага, Стокгольмскага ўніверсітета. У Расіі не знайшлося месца для жанчыны-вучонай, і нават Францыя, больш прагрэсіўная на той час краіна, таксама не прыняла яе. Але гэта было пазней. Пакуль што яна яшчэ вось тут, ступае па гэтай зям-

віну. Ніхто так, як яна, «багіня статыстыкі» Віцебшчыны, начальнік абласнога статыстычнага ўпраўлення і дауні сябар «Работніцы і сялянкі», не ўмее выяўляць новыя факты, якія славяць яе любімы прыдзвінскі край.


Соф'я Кавалеўская. Першая ў свеце жанчына-вучоная. Вялікі матэматык. Пісьменніца. Публіцыст. Сястра ўдзельніцы Парыжскай камуны Анны Жаклар. — наша зямлячка...

Месяц за месяцам жыла думка расказаць пра гэта, пакуль аднойчы не ператварылася ў першую рэальнасць — камандзіровачны бланк з адрасам: Віцебская вобласць. Іншай рэальнасці, на жаль, не было. Гарачая патрыётка свайго горада Ганна Іванаўна жаданае прыняла за рэчаінсасць. Соф'я

цяпер Пскоўскай вобласці) — і мы ў Палібіне, віток за вітком перамотваем дзесяцігоддзі.

Усёмагу ўявіць сабе, усё: і шэпт ліп, і маленьку чарнавокую Соню з туга заплещенымі коскамі, і сяброўку яе дзіцячых гульняў прыгонную Аніську ці Тадорку, якую так жорстка пакаралі, злавішы за шклянкай варэння, і якой так шыра спачувала Соня. І бацьку яе, генерала. І настаўніка, пэўна, беларуса, які першы наўчыў яе любіцу матэматыку і... свабоду. І юнацкія гарачыя ма́ры: вучыцца, вучыцца! І дарогу яе да навукі, такую камяністую, такую пакутлівую нават для яе, для дачкі генерала!

Усё прайшла, усё пераадолела: і афіцыйныя забароны, і калочыя слова, і смех у вялікасвецкіх гасціных: «Нігілістка!



Соф'я Васільеўна  
Кавалеўская.

## БАРАЦЬБА ЗА ШЧАСЦЕ

лі, глядзіць на гэтыя вокны, сядзіць у пакоі, які стаў цяпер сціплым школьнім музеем, прысвечаным ёй, Соф'і Кавалеўскай. І ўсё тут напоўнена ёю, яе абліччам, яе вялікім і трагічным жыццёвым подзвігам, яе геніяльнасцю. Усюды, ва ўсім яна як жывая. Час адступіўся...

Але як здарылася, што без дай прычыны, ну, напрыклад, без пэўнай даты, мы ўспомнілі сёння яе імя? Хоць такія імёны не грэх успамінаць часцей і без усялякіх юбілейных нагод. Усё пачалося з... памылкі.

— Ці ведаце вы, што ў Віцебску жыла і вучылася Соф'я Кавалеўская? — сказала аднойчы Ганна Іванаўна Шавякова і выразна зірнула на нас, работнікаў жаночага часопіса.

Трэба ведаць Ганну Іванаўну так, як ведаєм яе мы, каб адразу ж загарэцца жаданнем паведаміць людзям гэтую на-

Кавалеўскую, як высветлілася, можа і была ў Віцебску, і пэўна, што была. Але хутчэй за ўсё толькі праездам. І ўсё ж... Нават самыя неверагодныя легенды не вырастоюць на пустым месцы.

«Мы жылі тады ў Віцебскай губерні, у мядзведжым кутку, адкуль да бліжэйшай чыгуначнай станцыі трэба было двое сутак на конях ехаць», — пісала Кавалеўская ва ўспамінах пра дзяцінства.

Дзе ж ён, той куток? Як добраца да яго сёння?

«...Двое сутак на конях». І... некалькі гадзін на машыне ад Віцебска па выдатнай шашы. Міма Гарадка, Езярышча, па сінявокаму азёрнаму краю, крыху мінуўшы пагранічны слуп паміж БССР і РСФСР (паводле новага адміністратыўнага дзялення тое месца, дзе жыла Соф'я Кавалеўская, належыць

Нігілістка!), і пакуты фіктыўнага шлюбу. Не зліыш сёння перашкод, што паўставалі тады на шляху тых, хто замахваўся на векавечны закон, які зачыняў дзвёры вышэйших наўчальных установ перад «непаўнацэннай палавінай роду чалавечага» — жанчынамі, нават прывілеянага класа. Зачыняў толькі таму, што яны — жанчыны.

Усё можна ўявіць сабе, усё. Але два документы нельга чытаць без болю. Асабліва калі документы гэтая прачытаць адзін за адным. Так, як яны з'яўліся на свет.

«Панове! Між вянкоў, якія мы ўскладаем сёння, адзін з самых цудоўных і самых цяжкіх для дасягнення будзе ўскладзены на чало жанчыны». Гэта з прамовы мсье Жансана, презідэнта Акадэміі, пры абвяшчэнні прэміі і ўзнагарод Пা-

рыжскай Акадэміі навук за наўковыя працы. А праз некалькі дзён ці ад сілы тыдня вось што пісала сама Соф'я Кавалеўская:

«Я яшчэ ніколі не адчувала сябе такой нешчаслівой, як цяпер. Нешчаслівой, як сабака. Дарэчы, я думаю, што сабакі не могуць быць такімі нешчаслівымі, як людзі, у асаблівасці жанчыны».

...Толькі-толькі сціх гул авацый, якімі сустрэлі чынныя акадэмікі слова прэзідэнта. Яшчэ ішлі віншавальныя паштоўкі ад вялікіх матэматыкаў Германіі, Францыі, Расіі... А яна пісала: «нешчаслівая, як сабака», і чорная аксамітавая сукенка, якую пашыла Соф'я Васільеўна для ўрачыстасці, сіратліва вісела ў гардэробе, заўтата сваёй гаспадыні.

Без радзімы. Царская Расія ўпарты адмаўлялася прыняць

Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

## работніца і сялянка

№ 10 КАСТРЫЧНІК  
1973

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ  
І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ  
ВЫДАЕЦЦА З ЛІСТАПАДА 1924 Г.

Выдавецства ЦК КП Беларусі


(C) «Работніца і сялянка»,  
1973 г.





Тыя адвечныя ліпы...

Фота У. Вяжоткі.



На мемарыяльной дошцы гэтага дома напісана: «Тут з 1858 па 1868 год жыла Соф'я Васільеўна Кавалеўская...»

222676  
05

славутую жанчыну, прадаста-  
віць ёй, члену-карэспандэнту  
Пецярбургскай Акадэміі на-  
вук, магчымасць займацца на-  
вукай.

Без сям'і. Нават лепшыя муж-  
чыны таго часу не маглі пага-  
дзіцца з думкай, што жонка —  
гэта не проста аздоба свецкай  
гасцінай, а чалавек са сваім  
уласным правам на шчасце.  
Правам кахаць, быць каханай і  
займацца любімай справай.  
У дадзеным выпадку — наву-  
кай, матэматыкай.

Без радзімы. Швецыя, адзі-  
ная ў свеце дзяржава, у якой  
жанчыны карысталіся ў той час  
большымі, чым у іншых кра-  
нах, правамі, прытуліла і Соф'ю  
Кавалеўскую. Тут яна атрыма-  
ла кафедру ва ўніверсітэце,  
здабыла прызнанне, аўтарытэт.  
І ўсё ж... Чужая зямля...

Яшчэ адна спроба вярнуцца  
у Расію падцярпела крах. Сум-  
ная, прыгнечаная вярталася Ка-  
валеўская ў Стокгольм. Было

холадна, яна ішла з багажом  
пешшу, па дарозе прастудзіла-  
ся, захварэла на запаленне лёг-  
кіх і праз некалькі дзён памер-  
ла. На сорак першым годзе  
жыцця.

Вялікі матэматык — і пісь-  
менніца, публіцыст. Ёсць сярод  
твораў Соф'і Кавалеўской п'еса  
«Барацьба за шчасце». Ба-  
рацьба... Шчасце... Словы, якія  
мы так часта ўжываем, якія,  
здаецца, нават згубілі свою ва-  
стрыню і свежасць у такім спа-  
лучэнні. І раптам у яе вуснах,  
пад яе пяром, яны ажылі, на-  
былі вялікі сэнс. Гэта ж нядаў-  
на, зусім нядаўна жыццё мно-  
гіх-многіх лепшых жанчын Ра-  
сії было бясконцай трагічнай  
барацьбой. Барацьбой за шчас-  
це. За права жанчыны быць ча-  
лавекам.

Гэта было нядаўна, калі па-  
думаць, што Соф'я Кавалеў-  
ская магла б дажыць да рэва-  
люцыі. І гэта было даўно.  
У іншую эру. Дакастрычніцкую.

Знаёмцеся — жанчыны.  
якія кіруюць калгасам  
«Прызыў». Загадчыца  
фермы Марыя Мазнікава,  
галоўны эканаміст Ма-  
рыя Храмцова, галоўны  
аграном Таццяна Шам-  
шура, старшыня калгаса  
Райса Снарава, брыгадзір  
Ефрасіння Малашанка,  
загадчыца фермы Ганна  
Нябылава, галоўны за-  
тэхнік Надзея Кавальчун,  
брыйгадзір Ганна Косава і  
галоўны бухгалтар Улья-  
на Нікіціна.

Вось так пачынаеца лю-  
боў. Да роднага поля, да  
роднай зямлі. Сын Раіса  
Снаравай Жэня ўлетку —  
першы мамін «ад'ютант».

І няма большай радасці  
для старшыні, для галоў-  
нага агранома...



## «Жаночае царства»

І зноў машина імчыць да Ві-  
цебска. Усё, што можна было  
убачыць у Палібіне, мы ўба-  
чылі, сфатографавалі, запісалі.  
Не шмат засталося ад тых  
дзён. Частка дома, у якім жы-  
лі Корвін-Крукоўскія, даўно рэ-  
стаўрыравана. Тут цяпер школа-інтэрнат. Толькі адзін пакой  
некрануты, той, дзе жылі Соня  
і Анюта. Беражліва сабралі тут  
настаўнікі і вучні ўсё, што маг-  
лі сабраць пра жыццё выдат-  
най рускай жанчыны. Перад  
фасадам дома — помнік Соф'і  
Кавалеўской.

Сюды пішуць пісьмы, сюды  
прыяджаюць вучоныя, пісь-  
меннікі, сюды няспынным пат-  
окам імкнуцца турысты. На  
машынах, матацыклах, пешшу.  
Што вядзе іх сюды, на гэты  
сіплы кавалак зямлі? Не про-

ста цікаўнасць. Тут месца раз-  
думу, смутку, запозненага, пя-  
кучага вяртання да той самай  
думкі: яна магла б дажыць...  
Магла дажыць...

Вось і я паўтараю сама сабе  
гэтыя слова, і чым хутчай ім-  
чыць машина да Віцебска, тым  
усё больш авалодвае думка: а  
калі б дажыла? Калі б вось за-  
раз сядзела яна побач, і мы б  
размаяцілі з ёй, як дзве жан-  
чыны з двух розных стагод-  
дзяў, і я б расказвала ёй, рас-  
казвала. З чаго б я пачала?

Спачатку, здаецца, я б засы-  
пала яе імянамі і лічбамі. Вось  
столькі ў нас цяпер жанчын  
дэпутатаў, дырэктораў, стар-  
шынь, галоўных інжынераў.  
Столькі вучоных, навуковых су-  
працоўнікаў. Пералічыла б усіх  
беларускіх (абавязкова белару-  
скіх, бо яна ж наша зямлячка!)  
жанчын прафесараў, назвала б  
імёны Кулакоўскай, Фігуроў-  
скай, Бірыч, Леановіч, Чаркаса-  
вай, і многіх-многіх яшчэ, і  
абавязкова ўспомніла б, што  
ёсць у нас і жанчына прафе-  
сар-матэматык Кірылава. Гэта  
толькі ў нас, у Беларусі, на не-  
вялікай частцы той неабсяжнай  
Расіі, дзе некалі не знайшлося  
месца для яе, для Соф'і Ка-  
валеўской...

Па рэдакцыйных спрахах нам  
трэба было збочыць з дарогі,  
заехаць у адзін калгас.

Старшыня калгаса — жанчы-  
на. Каго здзівіш гэтым у нашы  
дні?

І не думалася, што якраз тут  
можна прадоўжыць нашу раз-  
мову з Соф'яй Кавалеўской.

Са сваіх «Жыгулёў» выходзі-  
ла насустрэч нам старшыня  
калгаса «Прызыў». Толькі што  
з поля, там, там, дзе вецер, дзе  
камбайнны, дзе сцяною стаіць  
збожжа. З палеткаў, як з поля  
бітвы.

Я не ўстрымалася ад камплемента:

— Такая маладая, прыгожая жанчына — і старшыня.

— А ў нас у калгасе наогул жаноча царства — адгукнулася яна. І пачала загінаць пальцы. — Старшыня — жанчына. Галоўны аграном — жанчына. Галоўны эканаміст — жанчына. Заатэхнік, загадчыца фермы — жанчыны. Тры брыгадзіры... Бухгалтар...

— Няўко ніводнага мужчыны «ў кіраўніках»?

— Есць адзін — галоўны інжынер, — і Раіса Снарава змяялася так весела, што мне стала шкада гэтага беднага «аднаго». — Жанчыны ў нас працавітыя, сумленныя, многія з вышэйшай адукцыяй, многія вучашца завочна. Вось іх і вылучаюць калгаснікі.

Не трэба лічбаў, не трэба вядомых імёнаў. Чым яна змяялася, барацьба за шчасце жанчын? Адказ дзе саможыццё.

Я яшчэ буду ездзіць з Раісай Снаравай па калгасных палетках, паслушаю ўсе яе планы: «тут будзе Палац культуры», «тут новы жылы пасёлак», «тут комплекс», «асфальтаваныя дарогі». Столкі плаці, столкі ідэі у гэтай гаспадарлівай жаночай галоўцы, столкі складаных праектаў! Усяго адзін год старшынствуе яна ў гэтым калгасе, а быццам свежым ветрам павеяла. Ужо займаюць лепшыя месцы ў раёне па продажу малака дзяржаве, выдатна справіліся з уборкай ураджаю, дбайна рыхтуюць ураджай заўтрашні. Я яшчэ пабачу ўсіх кіраўнікоў таго «жаночага царства» — праўда, нядоўгая будзе сустрэча, бо дні стаялі гарачыя, напруженныя. Была сярэдзіна жніўня, і кожную чакалі спрабы, чакалі людзі. Яны спяшаліся. А мне, здаецца, большага і не трэба: толькі глянць на іх, такіх спакойных, упэўненых, шчаслівых. Каб зноў аддаца думкам, што валодалі мною ў дарозе з Палібіна.

Яна магла б дажыць... І ўбачыць. Калі не сённяшні дзень, то яго прадвесне ў першых кроках рэвалюцыі. І магла б спытаць, трапіўшы сюды, у Мазалава, у гэты калгас «Прызыў»: хто яны, гэтыя жанчыны, адкуль яны родам?

— Адсюль, Соф'я Васільеўна. З того месца, якое назвалі ве некалі мядзведжым кутком, з Віцебшчыны. Хто яны родам? Памятаце прыгонную дзяўчынку Аніську ці Тадорку, пра якую так чула расказалі ве ў сваіх успамінах? Дык вось, гэта яе ўнучкі і праўнучкі.

Зусім не шмат для гісторыі часу мінула ад тых дзён. І так многа для нас! І для Соф'і Кавалеўскай...

## Да 15-годдзя брыгад камуністычнай працы

**K**АМУНІСТЫЧНАЯ праца... Паняцце гэта нарадзілася ў маладой Савецкай дзяржаве на першых камуністычных суботніках, калі зламалася звыкле ўяўленне аб працы як аб цяжкай павіннасці. Масавым гэтым рух стаў пайтара дзесцігоддзя назад. І ўжо зрабіўся прывычным.

...Ля ўваходу ў апаратны цэх Мінскага тонкасуконнага камбіната яркі плакат: за высокі вытворчыя паказы і поспехі ў камуністычным выхаванні працоўных калектыву цэха прысвоена званне калектыву камуністычнай працы.

Высокое званне, вялікі гонар. І заслужыў гэта не адзін чалавек, не брыгада, а цэлы калектыв вялікага цэха. Што ж за людзі там працуць?

праўднага рабочага чалавека нястомна прывівае сваім вучаніцам.

За доўгі час работы Лідзія Міхайлаўны ў цэху абнавілася абсталяванне. Устаноўлены магутныя часальныя апараты. Ручная аператыя загрузкі сырэвіны замянілася аўтаматычнай. Падаецца з бункера бясформенная сумесь, а пасля доўгага падарожжа па апарату выходзіць роўніца — паўфабрыкат для пражы і хутка намотваецца на вялікія шпулі.

Няма патрэбы гаварыць, што свае сацыялістычныя абавязацельствы Лідзія Міхайлаўна перавыконвае, таксама як і Галіна Юльянаўна, Таццяна Васільеўна і Святлана, яе таварышы па брыгадзе. Хто больш, хто менш, бо раз на раз не выпадае. За звышпланавымі працэнтамі стаіць рабочае

## «СВОЙ ІНТАРЭС...»

Звычайнія нашы жанчыны, яны складаюць пераважную большасць работнікаў камбіната, як і на ўсіх такога роду прадпрыемствах. Звычайнія жанчыны — чыесыці маці, сёстры і жонкі, чыесыці суседкі. І як працуць! Самааддана, з высокім пачуццем асабістай адказнасці за справу. Па-камуністычнаму працуць. Бо інакш адкуль узяцца такім высокім вытворчым паказыкам!

Ад саміх работніц мы не пачуем высокіх слоў аб свядомасці і адказнасці. Гэта скажуць пра іх іншыя людзі, у іншым месцы, пры іншых акалічнасцях.

У цэху працуць часальщицы. Адну з брыгад узначальвае Іван Аляксееўіч Гладкі, ударнік камуністычнай працы з 1961 года. Пад яго кіраўніцтвам чатыры жанчыны: Лідзія Міхайлаўна Кашына, Галіна Юльянаўна Летуновіч, Таццяна Васільеўна Шчарбачэня і Святлана Ільінічна Аляксеенка. Пятая нядаўна зволілася: паступіла ў інстытут. Гэта бывае кожную восень: моладзь ідзе вучыцца, каб праз пяць гадоў дзяржава атрымала яшчэ аднаго маладога спецыяліста. А многія вучашца і без адрыву ад вытворчасці.

Пазнаёмімся з дзвюма жанчынамі. Лідзія Міхайлаўна Кашына — адна з ветэранаў камбіната, ударнік камуністычнай працы. Святлана Аляксеенка, яе былая вучаніца, самая маладая, у брыгадзе не папрацавала яшчэ і года. Абедзве яны звязаны агульнімі інтарэсамі ў цэху, які носіць званне калектыву камуністычнай працы.

Лідзія Міхайлаўна сціплая і добразычлівая, звычайна гаворыць ціха, толькі ў цэху напружвае голас, бо ўсё тут заглушае гул часальных апаратуў. На камбінат прыйшла дваццацігадовай дзяўчынай у памятным 1945 годзе, калі толькі пачыналася будаўніцтва. Пасля — работа ў ткацкім цэху, а пазней — у цяперашнім апаратным. «Цяпер ужо да самай пенсіі», — усміхаецца яна, хоць маладжавы твар Лідзія Міхайлаўны не вельмі пасуе да слова «пенсія». З 1963 года яна — ударнік камуністычнай працы. За час работы ў цэху навучыла, выхавала пецярэвіць вучаніц.

Няма ў яе нейкіх адмысловых выхаваўчых прыёмаў. Яна дзейнічае асабістым прыкладам. Патрабавальнасць да сябе, працавітасць, пачуцце адказнасці, сціпласць і чуласць — гэтыя свае каштоўныя якасці са-

майстэрства і напружанне сіл, уважлівасць і вялікая спрэтыканасць. Трэба ўмець навобмацак вызначыць таўшчыню роўніцы, прасачыць, каб з загрузачнага бункера не трапіла нічога лішняга ў апарат, каб нідзе не забыталася нітка. Ды і апарат добра ведаць, каб самой ліквідаваць дробную непадаку.

Лідзія Міхайлаўна — адна з такіх вопытных работніц. Яе працоўныя заслугі адзначаны юбілейным Ленінскім медалем. У дзень 25-годдзя камбіната ўзнагародзілі імянным гадзіннікам. Лідзія Міхайлаўне, на пэўна, ўсё гэта прыемна, хоць не ў яе правілах хваліца заслугамі.

А што датычыць высокага звання ўдарніка камуністычнай працы, то сэнс гэтых слоў для сябе яна вызначыла як «свой інтарэс». «Свой інтарэс» быць не горшай за іншых, не адставаць у працы, быць максімальная старажытнасць ва ўсіх вытворчых спраўах. І не толькі ў вытворчых — Лідзію Міхайлаўну сёлета другі раз выбралі прафтэхпрограммам змены. Грамадская актыўнасць патрабуе шмат сіл, але прыносіць вялікае задавальненне.

Працоўны стаж Святланы Аляксеенка ў гэтым цэху сем месяцаў, і першыя паўтара прайшлі ў вучаніцах у «цёткі Ліды». Светлая вучылася ў прафтэхвучылішчы, працевала на камвольным камбінатае, а сюды яе прывялі «сямейную акалічнасці»: у гэтым цэху працуе яе муж. Свае сацыялістычныя абавязацельствы Святланы перавыконвае. Уважліва слухае Лідзію Міхайлаўну, вучыцца, пераймае навыкі работы. Есць у яе грамадскія абавязкі. Святланы разам з мужам — у дружыне па ахове грамадскага парадку. Яна рэгулярна выходзіць на дзяжурствы, хоць вольнага часу мала: у сям'і расце чатырохгадовая дачка.

Нялёгка даюцца Святлане, ды і ўсёй брыгадзе, іх поспехі. Но, апрача вытворчых спраў, на жаночых плячах ляжаць клопаты аб сям'і, шматлікія хатнія абавязкі. Але кіруе імі ў рабочай і грамадской дзейнасці той самы «свой інтарэс», які ператварае звычайніх сціплых работніц ва ўдарнікаў камуністычнай працы.

Ці атрымаеца з Святланы такі ўдарнік? Яна ўсміхаецца: «З часам — магчыма».

Н. КАРНІЛАВА



ХАЦЬКО Алена Георгіеўна



ДАНІЛЕНКА Ніна Фёдараўна



ВЯРГЕЙЧЫК Алена Яфімаўна



## ВІНШУЕМ!

### УКАЗ ПРЕЗІДУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР АБ ПРЫСВАЕННІ ЗВАННЯ ГЕРОЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНОЙ ПРАЦЫ ПЕРАДАВІКАМ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ БЕЛАРУСКАЙ ССР

За вялікія поспехі, дасягнутыя ва Усесаюзным сацыялістичным спаборніцтве, і прайўленую працоўную доблесць у выкананні прынятых абавязацельстваў па павелічэнню вытворчасці і нарыхтовак прадуктаў жывёлагадоўлі ў зімовы перыяд 1972—1973 гг. прысвоіць званне Героя Сацыялістичнай Працы з урученнем ордэна Леніна і залатога медаля: «Серп і Молат»:

Афанасік Тарэза Уладзіміраўна — даярцы саўгаса «Рось» Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці.

Вяргейчык Алена Яфімаўна — цялятніцы саўгаса «Суднова» Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці.

Даніленка Ніна Фёдараўна — свінарцы калгаса «XXI з'езд КПСС» Мсціслаўскага раёна Магілёўскай вобласці.

Пятрушына Веры Андрэеўне — свінарцы племзавода «Рэканструктар» Талачынскага раёна Віцебскай вобласці.

Трафімовіч Таццяне Іванаўне — даярцы племзавода «Насовічы» Добрушскага раёна Гомельскай вобласці.

Хацько Алена Георгіеўна — даярцы калгаса «1 Мая» Слуцкага раёна Мінскай вобласці.

Старшыня Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР  
М. ПАДГОРНЫ.

Сакратар Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР  
М. ГЕАРГАДЗЕ.

Масква, Кремль.  
6 верасня 1973 г.

ТРАФІМОВІЧ Таццяна Іванаўна



АФАНАСІК Тарэза Уладзіміраўна



ПЯТРУШЫНА Вера Андрэеўна



У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў наступным годзе выйдзе з друну зборнік апавяданняў Васіля Хомчанкі «Унаучы пад сонцам». Прапануем чытачам «Работніцы і сялянкі» адно з апавяданняў гэтага зборніка.

**Д**ОМ быў падобны на карабель. Вострым носам ён ура-  
зўся ў плошчу, да якой збягаліся пяць вузкіх вуліц;  
карма хавалася ў скверыку з рэдкімі старымі пла-  
танамі і акацыямі, а над дахам узыналася нешта  
накшталт карабельной трубы — чырвоная цагляная вежа.

Зіма сорак пятага года ў Венгрыі была цёплая, з невялікімі  
начнымі маразамі, туманамі і частымі адлігамі. І амаль кожны  
дзень церушыў снег, мяккі, ліпучы, як мокрая вата, і такі бе-  
лы на сонцы, аж рэзала очы.

У Будапешце ішлі баі за кожную вуліцу, дом, а ў дому — за  
кожны паверх і пакой. Больш месяца горад скаланоўся ад вы-  
бухаў, кулямётнай і аўтаматнай траскатні, дыміўся, гарэў; раз-  
бітыя дамы, як забітыя салдаты, ляжалі на вуліцах.

Дом-карабель перашкаджаў нашаму наступленню. Ён, нібы  
дот, стаяў на шляху палка. Немцы, што сядзелі ў ім, трывалі  
пад абстэрзлам плошчу, сквер і ўсе пяць выходаў з вуліц на  
плошчу. Майму ўзводу было загадана захапіць гэты дом.

Я пачаў думаць, як выкананы загад. Раней мы штурмавалі  
дамы зверху: захоплівалі дах, гарышча, а адтуль ужо бралі  
ніжнія паверхі. Гэта рабілася, калі дамы стаялі ўпрытык. Тут  
же дом адзін, як мураваны востраў — з гарышча не пачнеш.

Сабраў узвод — сваіх шаснаццаць чалавек. Чацвёра былі ма-  
ладыя салдаты, навабранцы; сержант Котаў і яфрейтар Гера-  
шчанка — ветэраны. Астатніх не назавесілі, ні на-  
вічкамі. Сядзелі, думалі; кожны нешта сваё прапаноўваў, пад-  
казваў. Толькі Герашчанка маўчай, соп у свае натапыраныя,  
як дзве шчоткі, вусы, адмахваўся ад дыму самакруткі.

— Ну, а ты чаго маўчыши? — спыталаў я.

— Танк бы сюды, — сказаў Герашчанка.

— На кожны дом танкаў не хопіць, — паўтарыў я слова кам-  
бата. — Для іх ёсць справы больш важныя.

А наўкол грымела, грукацела, вухала, у небе раўлі самалёты — насы і нямецкія лётчыкі біліся ў паветры. У дальнім  
канцы адной з пяці вуліц, што выходзілі на плошчу, гарэла  
наша самаходка, чырвоным ветразем трапяціла над ёю поплы-  
мі, дымілася густа і чорна.

— Фауст-патронам падпалілі, гады, — выляяўся Котаў.

Ён і прапанаваў уварвацца ў дом са скверыка. І яго прапа-  
нову прынялі. Пад раніцу, калі горад сцішыўся і сон валіў  
усіх з ног, мы па-пластунску ў белых маскхалатах праз скве-  
рык папаўзлі да тыльнай сцяны дома. Неба адօрвала нас сне-  
гам, ён сыпаўся бясконца ўсю ноч, абляпіў нас, нібы ахутаў  
белай коўдрай, зацяршуваў сляды, гасіў неасцярожныя гукі.  
Каля сцяны мы, як снежныя грудкі, замерлі. Прыслухаўваліся  
нейкі час, прыглядваліся, а потым я першы ўскочыў у акно.  
Паўскоквалі мы ціха, а ужо ў дому ў цемры нарабілі такога  
вэрхалу, што немцы з першага паверху, кінуўшы кулямёт, па-  
цякалі на другі паверх. Котаў са сваім аддзяленнем паспяшыў  
за ім і захапіў там цэлых тры кватэры.


Цяпер дом быў нібы слоёны пірог: мы, над намі немцы, а  
пад намі ў сутарэнні, — жыхары гэтага дома. Пра іх мне паве-  
даміў Герашчанка — ён паспей праверыцы: жанчыны ды дзеці  
ўбольшасці. Тады ў Будапешце ўсе цывільныя хаваліся ў сута-  
рэннях. Калі мы адбівалі ў немцаў дом, людзі выходзілі на  
вуліцу, хістаючыся ад голаду.

Васіль ХОМЧАНКА

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

# ДОМ-КАРАБЕЛЬ



— Шэсцьдзесят шэсць чалавек. Два тыдні сядзяць, — сказаў Герашчанка. — Усё даўно з'елі.

Я паціснуў плячыма: як ім памагчы, дзе ўзяць харчу на гэ-  
тулькі людзей. Яшчэ невядома, колькі самі будзем у гэтай  
пастцы.

— Што-небудзь занясі ім, — сказаў я.

Прайшло двое сутак. Немцы нас не выпускалі з дому, а  
мы — іх. А выходзіць трэба было: па боепрыпасы, прадукты.  
— Ужо двое сутак не елі гарачага, марылі пра кашу і боршч.  
Грызлі адны сухары, дзяліліся тушонкай. Але нам яшчэ мож-

на было трываць, а як мадзьярам, асабліва дзецим? Прауда, тое-сёе салдаты ім заносілі — драбкі цукру, сухары, далі трохляшанкі тушонкі.

На чацвёртая суткі мы з Герашчанкам спусціліся ў сутарэнне, доўгае, як тунэль, з нізкай столлю, халоднае і сырое. Святое цадзілася скрэз вузкія акенцы з жалезнымі кратамі. Людзі збліліся ў адным канцы. Я спытаў, ці разумее хто пад руску. Выйшаў, абапіраючыся на кій, стары.

— Таварыш, памажыце дзецим,— сказаў ён.

Яны акружылі нас. Нешта гаварылі. На сенніку ля сцяны стагнала дзяючына. Усхліпвалі дзеци. Хлопчык гадоў пяці ў аранжавай шапачцы прасіў у мяне хлеба: «Хлеб дай, хлеб». Я сказаў старому талмачу, што ў нас у саміх няма прадуктаў.

— Памруць дзеци,— прамовіў ён.

— Вам трэба выйсці з дому — да нашых. Там накормяць. Стары пераклаў мае слова. Усе маўчалі, нават дзеци. А потым загаварылі, замахалі рукамі.

— Не, не...

— Не пойдуць,— уздыхнуў стары,— баяцца. Немцы будуць страляць.

Мадзьяры баяліся нездарма. Нядайна на маіх вачах фашысты расстралілі группу жанчын, якія спрабавалі перабегчы вуліцу.

— Тады яшчэ некалькі дзён пратрымайцеся,— сказаў я.

— Але дзеци...

Герашчанка ступіў да хлопчыка ў аранжавай шапачцы, каб пагладзіць яго па галаве. Хлопчык скліпіў яфрейтара за руку, разняў пальцы. Відаць, падумаў, што ў руці ёсць хлеб.

— Паспрабуйце спачатку выйсці маленькаю групай. А мы пакрычым немцам, каб не стралялі,— прапанаваў я старому.

Стары згадзіўся, сказаў, што паспрабуе спачатку выйсці адзін. Я ўзняўся на другі паверх, і мы началі крычаць у вокны немцам, каб выпусцілі цывільных і не стралялі. Крычалі панимецку і па-руску. Немцы маўчалі, не адказвалі...

— Няўжо па сваіх будуць страляць? Гэта ж іх саюзнікі,— гаварылі салдаты.

— Былі саюзнікі, цяпер не.

Неўзабаве стары выйшаў з дому. Адзін, з белым флагам. Худы, лядашчы, сівы, як іні, з тоўстым чырвоным шалікам на шыі, ён ішоў асцярожна; прыпадаючы на кульбу, нібы кожны крок прыносіў яму боль. Не азіраючыся, ён адышоў ад дзвярэй пад'езда і накіраваўся да плошчы, дзе былі немцы. Немцы, вядома, бачылі старога, але не стралялі. Я ўздыхнуў з палёгкай: прапускаюць. І раптам зверху, з чацвёртага паверха нашага дома, разанулі адразу два аўтаматы. Стары прыпыніўся і ўскінуў верх белы флаг — відаць, падумаў, што яго не бачаць. Затым торгнуўся, грудзьмі ўпёрся ў кульбу, прынесеў і ўпаў на заснежаны брук. Дагары тварам. І больш не варухнуўся.

— Як сцямнее, пайду ў батальён,— сказаў Герашчанка.— Праскону.

— Праскочыш,— сказаў я. Гэта азначала, што я дазволіў.

У пакоі, дзе мы сядзелі, усё было, як пакінулі гаспадары. Адзенне вісела ў незамкнёных шафах, стаялі книгі на паліцах. Ложак засланы, на століках і канапах бляюткі сурвэткі, на паліцах фланкончыкі, слоікі, сподкі... Усё чиста, акуратна. Толькі ў адным куце, у дзіцячым, быў беспарарадак — цацкі скінуты ў кучу, каляровыя книжкі пакамечаныя, парваныя. Герашчанка ўзяў з адной кучы гумовага хлопчыка-галыша з падмаляванымі чырвонымі вусамі, пакруціў яго ў руці, пахмыкаў, спрабуючы пальцамі сцерці вусы.

— Праскочу,— паўтарыў Герашчанка.

— Можаш узяць з сабою яшчэ каго-небудзь.

— Не, людзі тут больш патрэбны. Адтуль вазьму.

— Патронаў, гранат больш захапі. І тэрмас кашы.

Пры ўспаміне пра кашу ў мяне нават галава закружылася — так яўна адчуўся яе гарачы пах.

— Іх таксама май на ўвазе,— паказаў я ўніз, на сутарэнне.

— Маю,— ён усё круціў у руцэ гумовага хлопчыка. На вуснах яфрейтара ўздрыгвала ўсмешка.— Падмаляваў вусы, гаразда.

•Увечары, як звычайна, на горад надышоў зацішак, яго разрывалі толькі рэдкія стрэлы. Ноч была светлая, на зорным небе ўсплыў месяц, поўны, чысты, нясцерпна яркі, як пражэктар. Снег, які прайшоў увечары, яшчэ больш пабяліў брук, дахі. Забіты стары, занесены снегам, здаваўся белым пагоркам.

Герашчанка стаяў ля акна, з аўтаматам на грудзях, з нажом на поясе. Ён быў маўклівы, падцягнуты. Аржаныя вусы-шчоткі тырчалі яшчэ больш упарты.

— Здаецца, воблачка з'явілася,— паказаў я на цьмянью пляму ў небе.— Можа да месяца дапаўзе.

— Не дачакаемся,— сказаў Герашчанка.— Не ўпершыню пад кулямі бегаць.

Ён нячутна, па-рысінаму скочыў на тратуар і, прыгнуўшыся, без тупату, як па ваце, пабег праз плошчу. Саракагадовы, грузнаваты, ён бег на дзіва лёгка і хутка. Яго ўсё ж прыкметні, пачалі страляць. Герашчанка кідаўся з боку ў бок зігзагамі і паспей дабегчы да дома. Прыйшыўся пад акном і зноў пабег, прыціскаючыся да сцен. Далей ён нам не быў відзён. Стравялі ўжо недзе там, на іншай вуліцы.

У гэтую ноч я не заснуй ні на хвіліну. І месяц тырчай у небе. Хоць вазьмі і страляй у яго. І зоркі лісліва яму падміргвалі. Адна даміргала да таго, што сарвалася і паляцела ўніз, як трасірная куля.

На досвітку стала яшчэ цішэй. Гэты час і выбраў для вяртання Герашчанка. Ішоў ён з салдатам, абодва неслі за спіной па тэрмасе і рэчавым мяшку. Той бок вуліцы быў цяпер у цэнту, яны яго і трymalіся. У нішах, пад'ездах спыняліся. Так непрыметна дайшлі да суседняга з намі дома. Пастаялі, прыцінуўшыся да сцяны пад балконам. Аставалася прабегчы вуліцу і невялікі вугал плошчы. Добры бягун: праляціць гэту адлегласць за шэсць-сем секунд, вядома, без рэчаў, без такіх вось тэрмасаў і мяшкоў.

Сабраўшыся ля акна, мы сачылі за Герашчанкам і яго спадрожнікам, гатовыя падтрымаць іх агнём. Вось Герашчанка нешта сказаў свайму таварышу, той адышоў убок. Затым махнуў рукою, і абодва пабеглі.

Аўтаматная чарга ўзарвала цішыню, ледзь бегуны ўступілі на плошчу. Страчыў немец з нашага дома. Кулі, б'ючыся аб каменне бруку, высякалі іскры.

А яны беглі. Падскоквалі тэрмасы, на паўсагнутых локцях боўталіся рэчавыя мяшкі. Салдат, які бег наперадзе, ужо зраўняўся з забітым старым, скочыў ад яго ўбок, ірвануў улева, управа і паспей схавацца ў наш пад'езд.

А Герашчанка не дабег. Упаў ля самага акна-вітрыны. Астатнія пяць кроакаў яго працягнуў я.

Ён быў паранены ў жывот. Калі яго перавязалі, сказаў:

— Тэрмас прабіты. Каша пльве, заткніце. Гэта дзецим.

Быў ён бледны той зялёны бледнасцю, якую я бачыў не раз. Гэта смяротная бледнасць. Герашчанка папрасіў усіх пайсці. Салдаты паслухаліся. Асталіся я і санінструктар. Герашчанка цяжка, з хрыпатай дыхаў.

— Ну чаго крывішся,— сказаў ён,— упершыню смерць бачыш?

Ён ляжаў на мяккім шырокім ложку, укрыты блакітнай коўдрай.

— Вася...— сказаў ён, намагаючыся ўсміхнуцца.— Будзь здаровы. Ідзі... кармі салдат і мадзьяр...

Ухапіўшыся за край коўдры жоўтымі пальцамі, ён нацягнуў яе на твар. Я выйшаў з пакоя.

У абодвух тэрмасах была каша. У тым, што прынёс Герашчанка, манная, са згушчоным малаком. Відаць, кухар спецыяльна зварыў яе дзецим. У тэрмасе чатыры пррабоіны, нешта заткнуў іх чырвонымі анучкамі, і яны былі падобны на раны.

Калі я зайшоў у сутарэнне, мадзьяры сядзелі паўкругам. Жанчына абыходзіла гэты паўкруг і вялікай лыжкай-апалонікам дзяліла кашу. Дзеци цягнулі руки да кашы, але ім не давалі, чакалі, пакуль усё раздзеляць. Другая жанчына рэзала хлеб на маленькія лустачкі. Убачыўши мяне, падышла, працягнула акраец хлеба.

— Гэта кроў,— сказала яна.— Кроў вашага салдата. Такога месе не забудзем.

У той жа дзень мы авалодалі ўсім домам, ўсімі пяццю паверхамі. Бой быў адчайны, люты. Мы ўрываліся ў кватэры, скопліваліся ў рукапашную. Котаў па нейкай лесвіцы прабраўся на пяты паверх, ачысціў яго, скончыў з салдатамі на балконе — праста на галовы варожым кулямётчыкам...

Калі пад вечар падышлі нашы танкі з дэсантам пяхоты, мы здалі ім дзевяць палонных і шасцёра сваіх параненых. Загінулі пяцёра, не лічачы Герашчанкі. Мяне з перабітymі нагамі аднеслі ў медсанбат на насліках.

...Больш за чвэрць стагоддзя прайшло з той пары. Я не ведаю, ці стаіць той дом-карабель, ці ёсць плошча, дзе жывуць тыя людзі, якіх мы кармілі. І ці памятаюць яны нас?

Калі мне ўдасца трапіць у Будапешт, я абавязкова знайду дом-карабель, пабываю ў ім.

Кажуць, у адным з будапешцкіх музеяў захоўваецца луста нашага салдацкага хлеба з засохлай плямкай крыві. Не ведаю, чыя гэта кроў. Можа і Герашчанкі. Спытаю.

Ефрасіння Зянькова, Герой Савецкага Саюза, былы сакратар падпольной камсамольской арганізацыі «Юныя мсціўцы».

**Ш**МАТ чаго змянілася ў маіх родных мясцінах за пасляваенныя гады. Цагляныя будынкі, новыя машыны на палях, асфальт на дарогах. А мне часам здаецца, што навокал усё, як было калісьці: ліпавыя прысады паабапал вуліц, бэз у палісадніках, празрыстыя воды шумлівай Абалаінкі. У лясным гушчары зязюля камусьці лічыць гады. І шырока разносіцца над палямі і лугамі аднастайны перастук колаў цягніка.

Цягнік толькі адышоў ад Обалі, і мроіца мне, што вось-вось з-за павароту

Толькі знешне гэтыя перамены былі як быццам і непрыкметнымі. Не знімаў сваёй чыгуначнай формы Міколка Аляксееў. Раніцай спяшаўся на станцыю, падвечар нетаропка крочыў дамоў — ветлівы, стрыманы. А між тым, рэдкі дзень, калі не нёс малады чыгуначнік на станцыю міны замаруджанага дзеяння, каб закласці іх пад варожыя эшалоны, альбо вяртаўся з задання, дзе на кожным кроку даведзілася рызыкаваць жыццём.

Па-ранейшаму не расставаўся са сваім веласіпедам Валодзя Езавітаў. Многія пачіскалі плячыма: вайна, гінуць людзі, а ён з дружбакамі бестурботна катаецца па дарогах. Толькі тыя веласіпедныя прагулкі былі маскіроўкай. Валодзя Езавітаў, Ілья Езавітаў, Аркадзь Барбашоў, Фе-

лю верылі ім, спадзяваліся на вытрымку. Але іх адвага пераўзышла ўсе нашы чаканні.

Пасля жорсткіх допытаў і катаўання іх прывялі для пакарання смерцю на ўскраіну вёскі. Сагналі сюды ўсё насельніцтва. Гітлеравскі афіцэр, які камандаваў групай карнікаў, яшчэ раз прапанаваў: «Скажыце, з кім былі звязаны, пачыйму загаду дзейнічалі, і вам будзе даравана жыццё». Дзяўчата пагардліва ўсміхнуліся, а Марыя, узніўшы галаву, крыкнула:

— Па загаду сумлення. Чуецце, вы, нягоднікі, нікчэмныя баязліўцы? Хоць мы сёння загінем, а вы яшчэ будзеце жыць, але вы ўжо мерцякі...

Выстралы абарвалі слова Марыі. І тады загучэў голас Тоні...

Боль сціскаў сэрцы обальцаў. Але побач з болем была і гордасць за таварышаў, якія да канца захавалі вернасць сваёй камсамольскай клятве.

Год яшчэ дзейнічала, змагалася наша камсамольскае падполле. Было яшчэ мноства смелых баявых аперацый. А калі давялося адважным юнакам і дзяўчатаам ісці ў апошні шлях, яны прайшлі яго так, як Марыя і Тоня.

У час аднаго з допытаў фашысці следчы прывёў неабвержныя факты дзейнасці падпольшчыкаў. Ніна Азоліна, якой больш не трэба было таіцца, крыкнула:

— Так, вось гэтай рукой узарвала я вадакачку. Гэтай жа рукой узарвала б і камендатуру, калі б засталася на волі яшчэ суткі. І пакуль ёсьць у мяне сілы, буду змагацца супраць вас, ворагаў маёй Радзімы!

Не зламалі юных мсціўцаў ворагі і ў той апошні дзень, калі на досвітку 5 кастрычніка 1943 года пад узмоценым канвоем іх прывялі на ўскраіну Баравухі, што пад Полацкам. Хлопцам кáты загадалі стаць на калені. Дзяўчатаам спрабавалі завязаць вочы. То быў апошні здзек, імкненне хоць чымсьці прынізіць гордых і няскораных. Але встрагі пралічыліся. Камсамольцы не падпрадкаваліся іх загадам. Ніхто на калені не апусціўся. А дзяўчата сарвалі павязкі з вачэй.

Так загінула большасць герояў падполля. Але юныя обальцы працягвалі баражыбу. Многія з іх змагаліся ў партызанскім атрадзе, помсічы за гібелі баявых таварышаў. Новыя нязгасныя подзвігі здзейнілі яны. І сярод іх — апошні подзвіг ленінградскай школьніцы Зіначкі Парновай, які па праву можна назваць лебядзінай песняй нашага падполля.

Выконвала дзяўчынка чаргове заданне і трапіла ў засаду. Кволая, худзенькая — як ёсьць дзіцё. Ворагі спрабавалі паддобраўцы да яе, падкупіць. А калі гэта не ўдалося, рашылі зламіць пагрозамі. Але Зіна выйграла паядынак з гестапа. У час аднаго з допытаў, імкнучыся яе запалохаць, начальнік гестапа паклаў на стол пісталет. Зіна схапіла зброю і расправілася з катам, знішчыла яшчэ фашысцкага афіцэра і салдата, якія кінуліся да яе. Юная ленінградка загінула герайчна, як і яе беларускія сябры.

З той сцюдзёнай восені сёлета ў трыццаты раз адрываю я лісток календара. Пятае каstryчніка... І зноў чытаю пад ім напамінак аб гібелі маіх баявых сяброў, і стаяць яны перад тварамі жывыя і мададыя. Я бачу іх твары, чую іх галасы, размаўляю з імі. Ужо ў каторы раз уяўляю іх такімі, якімі яны былі ў гады свайго бясхмарнага юнацтва і якімі сталі ў вайну. Яны заўжды са мной — у думках, памяці, сэрцы.

# ДАРАГІЯ МАЕ СЯБРЫ

Ефрасіння Зянькова



мільганс невысокая постаць Міколы Аляксееева ў форменным адзенні чыгуначніка. Прывітаецца ўзмахам рукі, прыпыніцца і з напускной саліднасцю выцягне з кішэні і раскрые бліскучы партсігар. Ліха прамчыць на веласіпедзе Валодзя Езавітаў. А вунь там, у доміку на ўскраіне, з шумам адчыніцца акно і выгляне рухавая, гарэзлівая Зінічка Парнова, якая кожнае лета прыязджает з Ленінграда да бабулі ў Обалі.

Ля вясковага клуба, у карагодзе хлапцоў і дзяўчатаў, здаецца, вядуць вясёлую гамонку нетаропкая і памяркоўная Зіна Лузгіна, жартайлівая Марынка Дзяменцева, якую за спрыт празвалі «калабком», няўримлівы Федзя Слышенкоў, спакойная Валя Шашкова, прыгажуна Ніна Даўыдава, здатны да любой сялянскай справы Яўген Езавітаў, завадатар юнацкіх вечарынак Ніна Азоліна, задумённая і крыху сарамяжая Марыя Лузгіна. Вось-вось Марыя, пераадолеўшы хваляванне, узімечца на сцэну, прачытае свой верш...

Успаміны, успаміны... Гримнула вайна, прыйшлі чужакі на нашу зямлю, і нібы іншымі сталі хлопцы і дзяўчатаў Обалі, Зуёў, Масцішча, Ушалоў і іншых суседніх вёсак — маладыя калгаснікі, рабочыя, школьнікі. Усе, хто аўяднаўся ў барацьбе з акупантамі, стаў у рады падпольной камсамольскай арганізацыі «Юныя мсціўцы».

дзяя Слышенкоў і іншыя праводзілі адну з самых дзёрзкіх сваіх аперацый: днём, на вачах у немцаў, замініравалі шашу і пусцілі ў паветра машыны з салдатамі і зброяй акупантатаў.

Для многіх яны заставаліся звычайнymi хлопцамі і дзяўчатаамі. Такімі, як і ўсе бываюць у іх узросце. Іншы раз нават і на вечарынкі збіраліся, і танцы па чарзе адзін у аднаго наладжвалі. Але і вечарынкі, і танцы былі маскіроўкай. Мала хто ведаў, чым жылі яны, аб чым думалі, што рабілі ў часіну супроводу выпрабавання. Жывучы ў зоне фашысцкага гарнізона, жменька адважных 605 дзён і начэй вяла няроўную барацьбу з буйнымі сіламі каварнага ворага і выходзіла пе-раможцай. Іхнімі рукамі быў знішчан важны фашысцкі чыноўнік — зондэрфюрэр, спалены льнозавод і электрастанцыя, пушчаны ў паветра эшалоны з ворагам. На іх баявым раҳунку — 21 буйная аперацыя.

Мужна паводзілі сябе юныя мсціўцы ў адкрытых паядынках з ворагам, калі тайна іх падпольной дзейнасці была раскрыта, і яны стаялі перад тварам смерці. Ні просьбы аб літасці, ні шкадавання аб сваім выбары. Толькі пагарда і нянявісць да ворага.

Восенню 1942 года першымі ў рукі гітлеравцаў трапілі сёстры-камсамолкі Марыя і Тоня Лузгіны. Таварышы па падпол-

# СТАСАВА

Які непахісны ў сіле сваёй рэвалюцыянер, які моцны, чудоўны чалавек гэтая Алена Стасава!

М. ГОРКІ.

«Як пражыць, каб не ўграzu-  
нунець у мітусні кожнага дня? Як стаць карыснай грамадству? Ці ёсць у Расіі поле дзейнасці, дзе жанчына магла б служыць праўдзе і дабру? — пыталася Алена Дэмітраўна Стасава ў сваёй цёткі Надзеі Васільеўны Стасавай у час адной з прагулак па беразе Лябяжай канаўкі ў Пецярбургу. — Я хачу быць карыснай грамадству, людзям...»

З юных гадоў Алена Дэмітраўна Стасава вызначыла себе дарогу — дарогу рэвалюцыйнай барацьбы. Разам з У. І. Леніным яна прымала актыўны ўдзел у стварэнні Камуністычнай партыі, у рэвалюцыйных баях 1905—1907 гг., у Лютаўскай і Каstryчніцкай рэвалюцыйах у Расіі.

«Працаўцаць і дапамагаць партыі,— успамінала Стасава,— я стала яшчэ ў 1896 годзе». З гэтага года яна — актыўны дзеяч РСДРП. З выходам у свет першага нумара газеты «Іскра» Стасава стала яе актыўным супрацоўнікам і распавісюджаўлівікам. Яна была асабістым сябрам У. І. Леніна і Н. К. Крупской.

Да 1905 года А. Д. Стасава вяла актыўную рэвалюцыйную работу ў Пецярбургу, Маскве, Арле і іншых гарадах Расіі, уваходзіла ў фінансавую камісію, якая здабывала сродкі для партыі. Алена Дэмітраўна была найвялікшым майстром партыйнай канспірацыі. Адзін з яе партыйных псеўданімаў — «Абсалют» як бы сімвалізаваў яе ідэйную цвёрдасць і дакладнасць у работе.

30 ліпеня 1903 года ў Брюсселе адбыўся II з'езд РСДРП. Ен стварыў рэвалюцыйную партыю. Сакратар Пецярбургскага камітэта Стасава прымала актыўны ўдзел у падрыхтоўцы з'езда, пад кіраўніцтвам У. І. Леніна разам з I. В. Бабушкіным змагалася з прайяўленнямі апартунізму ў рабочым руху. А праз некалькі месяцаў Стасава ў Кіеве. Потым яна прыехала ў Беларусь. У Мінску спынілася ў вядомага рэвалюцыяnera Міхаіла Мікалаевіча Кузняцова, які працеваў інжынерам на чыгунцы. Тут яна страчалася з людзьмі, рэкамендаванымі Кузняцовым, вучыла іх асновам тактыкі падпольшчыка, тлумачыла, як лепш забяспечыць дастаўку і распаўсюджванне літаратуры, як весці перапіску, каб не прыцягнуць увагі жандараў. Яна ўстанавіла пастаянную сувязь Мінскага камітэта з Рускім бюро ЦК і з большавіцкім цэнтрам за мяжой.

Гады рэакцыі, што наступілі пасля паражэння першай рускай рэвалюцыі, з'явіліся для партыі перыядам цяжкіх выправаванняў. Стасава ў той час вяла вялікую партыйную работу ў Закаўказзі. У гады шалёнага разгулу рэакцыі большавікі Тыфліса, дзе працеваала Стасава, здолелі захаваць баяздольнасць сваёй арганізацыі.


За актыўную рэвалюцыйную дзейнасць А. Д. Стасаву шмат разоў арыштоўвалі і кідалі ў турму. Праследаванні паліцыі, жыццё пад чужымі іменамі, гладоўкі, ссылкі — яна зведала ўсё, што ў гады царызму

выпадала на долю падпольшчыка — рэвалюцыяnera. Але надавала сілы шчырая вера ў непераможнасць справы партыі, перакананасць камуністальніца.

Вялікі Каstryчнік застаў Алену Дэмітраўну ў Пецярбургу. Усе свае сілы і здольнасці, багаты арганізаторскі вопыт яна аддавала рэвалюцыі. Яна накроўвала з сакратарыята ЦК у губернскія камітэты, вялікія гарады спецыяльныя пісьмы па пытаннях практычнай работы. Беларускім таварышам, згодна з указаннямі Леніна, было рэкамендавана ўзмацніць работу ў войсках, бо могуць рушыць на Піцер ашуканыя Часовым урадам воінскія злучэнні. Уфімцам: забяспечыць хлебам пралетарыяў сталіцы. Уральцам: узняць баявую гатоўнасць рэвалюцыйных рабочых і выступіць па сігналу ЦК у падтрымку Петраграда.

У гісторычны дзень 25 каstryчніка Стасава прысутнічала на пасяджэнні Петраградскага Савета, на якім Ленін выступіў з дакладам аб задачах улады Саветаў.

Пасля рэакцыі Алене Дэмітраўне выпала вялікае шчасце працеваць побач з У. І. Леніным. Яна аддавала ўсе свае сілы справе будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне. Стасавай даручылі адказную працу ў Камінтэрне, яе выбралі старшыней Міжнароднай арганізацыі дапамогі змагарам рэвалюцыі (МОПР). Секцыя МОПРа ў СССР, якой кіравала А. Д. Стасава, ператварылася ў 10-мільённую арганізацыю, якая выхоўвала масы ў духу пралетарскага інтэрнацыяна-



лізму і брацкай салідарнасці працоўных усіх краін. Алена Дэмітраўна вяла вялікую грамадскую і літаратурную работу, рэдагавала часопіс «Інтэрнацыональная литература», пісала ўспаміны пра Леніна, часта выступала перад моладдзю.

Амаль 70 гадоў Стасава аддала партыі. Яна памерла ў 1966 годзе. Ішоў ёй тады 94-ы год. Чатырма ордэнамі Леніна, Залатай Зоркай Героя Сацыялістычнай Працы адзначыла Радзіма жыццёвым подзвіг ветэрана ленінскай партыі. Алена Дэмітраўна Стасава зазнала найвялікшае шчасце — шчасце барацьбы ў імя будучых пакаленняў.

В. ЯФРЭМЕНКА,  
старши выкладчык кафедры  
навуковага камунізму  
Беларускага  
дзяржаўнага інстытута  
народнай гаспадаркі  
імя В. В. Куйбышава.

## У ЗВОНЕ КОЖНАГА ДНЯ

Адзвінёў апошні званок, склынуў у школе прыбой звонкіх дзіцячых галасоў. Старая настаўніца засталася сам-насам са сваімі думкамі. Толькі што яна расказвала хлопчыкам і дзяўчынкам пра вайну. Пра тое, як з групай студэнтаў педінтытута пакідала родны Мінск. Пра арэнбургскія стэпы, сяло Паўла-Антонаўка Тоцнага раёна, яго людзей, іхнюю працу і яе працу. Прыпомніла, як у сяле разам з дзецьмі рыхтавалі падарункі для франтавікоў, выступалі з канцэртамі мастацкай самадзейнасці перад параненымі байцамі.

У акне зусім сцямнела, і Валянціна Васільеўна ўбачыла ў ім свой адбітак.

— Старэю, сівею... Шосты дзесятак размяняла. Трыццаць трох гады аддадзена школе. Але што гэта я пра старасцы! Наперадзе яшчэ шмат работы! Маладосць мая — у звоне кожнага дня.

Яна падышла да стала. Стосік сышткаў з практычнымі работамі вучняў і контурныя карты чакалі сваёй чаргі. Звыклым рухам узяла чырвоны аловак, разгарнула першы сыштан, узяла

карту. Праверыўшы палавіну карт, адкінулася на спінку крэсла.

...Яная была радасць, калі дайшла вестка пра вызваленне роднай Беларусі! Яна вярнулася сюды. І з 1944 года бесперапынна працуе ў Драгічынскай сярэдняй школе № 1. Урокі геаграфіі палюбліліся яе вучням. У школе працуе геаграфічны гурток. Вучні выступаюць з дакладамі, збіраюць цікавы матэрыял па геаграфіі. У залу не прабіцца, калі яна праводзіц геаграфічныя вечары.

Сотні яе выхаванцаў скончылі вышэйшыя навучальныя ўстановы, тэхнікумы, вучылішчы. Валянціна Васільеўна ўспамінае Сяронжу Макарэвіча. Ен зараз кандыдат навук, працуе ў Мінску. Вельмі здольным, працеваўтым быў Федзя Матузка. Ен цяпер таксама вучоны. Успомнілася Галія Дубовік — добрая, сардэчная дзяўчынка. Яна ўрач, абараніла кандыдатскую дысертацыю. А колькі вучняў выбраў прафесію настаўніка — нялёгкую і захапляючу! Маленькая Валя, цяпер Валянціна Сяргееўна Зіновіч, скончыла геафак, Валя Муха — таксама настаўніца геаграфіі. Ганна Рыгораўна Бабко працуе ў адной са школ Бреста. А гарэзлівы, вясёлы Міша Максімовіч цяпер дырэктор Антопальскай школы-інтэрната. Былыя вучні пішуць сваёй настаўніцы, ганарацца, што ёй, Валянціне Васільеўне Чэчка, прысвоена званне заслужанай настаўніцы БССР.

В. БЯЛІКІНА,  
Л. КАМІСАРЧУК,  
настаўнікі.

# РУКА САМІКА



«Зіма прыйшла».

Ужо была напісана карціна «Да партызан за дапамогай».

...Зямлянка ў лесе. Трывожныя цёмныя фарбы. У цеснай пячурцы гараць дровы. Водбліск чырвонага полымя на бляшанай конаўцы, на пні, які замяняе табурэтку. Камандзір атрада апусціўся на калені і слухае расказ хлопчыка, трymае дзяўчынку за ручку, каб сагрэць яе. Дзеци абарваныя, ад холаду пачырванелі носікі. Яны прайшли там, дзе дарослы праисці не здолеў бы. І просяць дапамогі: у вёсцы фашисты. На тварах партызан і спагада, і спачуванне, і ражучасць. Яны пойдуть на дапамогу...

Кавалак жыцця, кавалак мужнай гісторыі.

Ужо была напісана карціна «Вяртанне».

...Світае. Яшчэ не падняўся ранішні туман. Ворага прагналі. Змучаныя жанчыны, дзеци і старыя ідуць з бежанцаў да родных хат, да родных папялішчаў...

А Валерыя Канстанцінаўна Жоўтак зноў і зноў вярталася ў думках да тэмы вайны. Хацелася сказаць нешта яшчэ, што бачыла, што перажыла сама, што не можа ніяк забыць.

Яна ездзіць па Беларусі: ведае пушчы Палесся, азёры Гродзеншчыны, кожны прыгожы куток над

Сожам, над Дзвіной. Сустракаецца з людзьмі. Яны рассказываюць пра сваё жыццё, пра сённяшні дзень і, вядома ж, пра вайну. Як гарэлі іх вёскі, як фашисты нішчылі мірных людзей. Такое не забываецца. Кожная вёска — свая, асабістая трагедыя. Цяпер мы ведаем, колькі было ў Беларусі такіх спаленых вёсак, нашых Лідзіцэ, Хатыняў, Сангмі і Арадураў: 136 вёсак, сцёртых з твару зямлі, у якіх жыццё не ўзнавілася пасля вайны, бо не было каму ўзнаўляць яго. У Хатыні ёсьць іх могілкі, адзінья ў свецце могілкі вёсак... 1 296 вёсак, якія падняліся з руін і попелу. А колькі засталося сірот, калі засталося? І праз дваццаць гадоў пасля заканчэння вайны — яшчэ адно палатно маставікі: «Пасля блакады».

...Спаленая вёска, абгарэлыя пеучы, слупы з абарванымі правадамі — прыкмета даваеннай цывілізацыі. Да сваёй хаты вярнуліся чацвёра сірот. А хаты няма. Пад ногамі разбіты збан з-пад малака, пагнутае, абгарэлае вядро і вада ад расталага снегу.

Углядзеешся ў твары гэтых малых і бачыш у іх боль, пакуты, а ў старэйшага хлапчука, гадоў дзесяці, бачыш яшчэ і пытанне: як жыць далей, без маці, без хаты?

Вайна перш за ўсё абяздолывае

дзяцей, адымаете ў іх дзяцінства. Дулы гармат не павінны быць на кіраваны супраць дзяцей, вайна не павінна існаваць на свеце. Такое крэда маставікі, жанчыны, маці, таму яна зноў і зноў вяртаецца да тэмы вайны...

Прасторная майстэрня, вялікія вонкі. На палічках — маленькая кактусы, то як змеі, то як кветкі, а то — смешныя плоскія чалавечкі. То камячик снегу, пушысты, калматы, а то проста шар расце з зямлі. Чаго толькі не вырабляе вялікі маставік, вялікі настаўнік маставік — прырода!

Зверху, са столі, льецца сонца. Святыя многа. Сцены застаўлены стэлажамі, на іх работы: эцюды да карцін, варыянты кампазіцый і пейзажы і проста эцюды — вынікі паездак па краіне: Падмаскоўе, Пскоў, Ноўгарад, Сібір, Закарпацце, Каўказ, Крым. Халсты, кардон.

Валерыя Канстанцінаўна многа працуе. Старжытны тэзіс — ні дня без радка, ні дня без лініі мае да яе самае непасрэднае дачыненне. Карціны самі не пішуцца, як не пішуцца самі кнігі ў пісьменнікаў. Кожны мазок на чыстым палатне павінна пакласці рука і думка маставіка.

Рука і думка... Колькі зроблена ёю, кволай з выгляду жанчынай! Больш як дваццаць яе карцін —

«Вяртанне».





Валерыя Канстанцінаўна Жоўтак.

уласнасць Дзяржаўнага музея БССР. Яе работы «Белы нацюроморт», «Хлеб» і «Вяртанне» перададзены Гомельскаму краязнаўчаму музею. «Уборка льну» знаходзіцца ў Кемераўскай абласной карціннай галерэі. Колькі яе карцін ездзіла на выстаўкі за мяжу! У Манрэалі выстаўляўся яе нацюроморт «Званочки лясныя», пабачылі яго і англічане, у Кітаі быў нацюроморт «Вясновыя кветкі», у Бухарэсце экспанавалася карціна «Да партызан за дапамогай». Знаёмы з яе работамі і нашы сябры ў Польшчы. Яна ўдзельнічала ва многіх усесаюзных выстаўках у Москве і іншых гарадах краіны.

Валерыя Канстанцінаўна паказвае работы апошніх гадоў. Пейзаж «Ранняя вясна» кранае сваім настроем, тонкай гамай фарбаў. Пейзаж «Камароўка» — апошнія маленкія домікі, іх ужо выцеснілі гмахі. Вось нацюроморт «Агадніна і кветкі». Дзе толькі маставіца ўбачыла такія неверагодныя, такія цудоўныя карцінкі гарбузікі! І прыпамінаеш, што не дзе сам бачыў такія ж бачыў і забыўся. А яна падаравала нам цудоўны нацюроморт.

Яна паказвае мноства эцюдаў, якія прывезла з апошнім паездкі ў Сібір, па Енісею. Два тыдні жыла ў Шушанскім, месцы ссылкі Уладзіміра Ільіча Леніна.

— Якія там дзвіносныя двары, свірны, усё зроблена з агромністых бярвенняў, салідна, па-сібірску. Усё не такое, як у нас. І яшчэ ўсё здаецца асаблівым таму, што ведаеш: тут жыў, тут хадзіў, тут працаваў Ленін. Хацелася намаляваць кожны домік, кожны куток, кожную вуліцу.

Работ многа. І ўсе цікавыя. І на іх таксама глядзіш зачараванымі вачыма маставікі.

Потым яна расказвае пра сябе. Нарадзілася ў Жлобіне. Бацька — майстравы чалавек, умелы. І ка-

валь, і слесар, і сталяр. Маці таксама працу любіла.

Валерыя вучылася ў школе, молявала, як усе. Скончыла сямігодку, думала падаваць дакументы ў педтэхнікум. Школьны настаўнік молявання Уладзіслаў Сцяпанавіч Якімовіч сам адabraў малюнкі і настаяў паслаць дакументы ў Віцебскае мастацкае вучылішча. Закончыла яго і атрымала накіраванне ў Ленінград, у Акадэмію мастацтваў.

А тут вайна. Яе акадэміямі поўным было жыццё. Яно прывяло Валерью Жоўтак у Вялікі тэатр оперы і балета БССР.

— Які ў нас быў цудоўныя калектыў, з якімі цікавымі людзьмі давялося мне працаўца ў тэатре: галоўны маставік тэатра Сяргей Піліповіч Мікалаеў, маставік Міхail Блішч, Уладзімір Кульваноўскі, Іван Пешкур, Павел Масленнікаў. Афармленне спектакля тады было складанае, жывапіснае.

І сапраўды, адразу пасля вайны былі пастаўлены такія класічныя творы, як «Князь Ігар», «Іван Сусанін», «Барыс Гадуноў», «Русалка», «Кармэн», «Лебядзіна возера», «Казкі Гофмана». Людзі згладаліся па мастацтву. А тыя, хто тварыў мастацтва? У іх таксама быў уздым, творчы палёт: вайна скончылася, яны можа і не зусім здаровыя, але жывыя. Жыццё — цудоўная рэч! Цяжкасці? Што яны ў пароўненні з вайной? Нішто. Спектакль выходзіў за спектаклем. Спявалі Александраўская, Балоцін, Таланкін, Мурамцаў, прыезджалі Лемешаў, Казлоўскі...

Дзверы ў майстэрню адчыняюцца, уваходзіць маладая жанчына.

— Дачка Эльвіра, таксама маставік, керамік.

Адразу пазнаеш: ну, вядома, гэта ж з яе пісалася карціна «Вясна», якая экспануецца ў Дзяржаўным мастацкім музеі БССР: стройныя, маладыя бярозкі і дзяўчына, такая ж маладая і такая ж прыгожая.

Цяпер зразумела, чаму ў мамінай майстэрні стаіць невялічная печка для абпальвання гліны і хто зрабіў цудоўныя ювелірныя рабочыя гліняныя медальёны, якія вісяць на сцяне, і тыя, самі падобныя на кветкі, керамічныя сасуды для кветак.

Эльвіра пераапранулася.

— Я буду ўнізе,— сказала і выйшла.

— Яна афармляе новае кафэ, пайшла ў майстэрню,— у голасе маці гонар.

І хочацца хутчэй убачыць тое кафэ, якое будзе аформлена керамікай.

Чаму Валерыя Канстанцінаўна пакінула тэатр?

— Вабіў станкавы жывапіс. Хадзелася самай выпрабаваць свае сілы, што я магу.

Паспрабавала. І цяпер ужо ведаем, што можа!

Самая лепшая карціна ёю яшчэ не напісана.

Самая запаветная думка яшчэ не выказана.

Чакаем іх.

Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ




«Шушанскае».

«30-я гады».

«Званочки лясныя».

# ЗА СЛУЖБОВЫМ СТАЛОМ



Слова публіциста

То быў дзень, калі я, дзяўчынка, першы раз у жыцці прыйшла ў бібліятэку. Ужо ўмела добра чытаць і вельмі хадела, каб далі мне тут рускія народныя казкі. «Як вяртацьмеш кнігу, трэба будзе пра ўсё расказаць, што чытала», — папярэдзілі дома. «Раскажу, — думала я, уваходзячы ў хату з высокім ганкам, што стаяла пасярод вёскі. — Як не расказаць пра Івана-царэвіча!»

Увайшла. Падышла да стала, за якім сядзела мажная цётка і нешта жавала. Ціхенка прывіталася, а цётка на мяне нават не зірнула. Яна жавала і глядзела ў акно. Потым раптам гаркнула:

— Ну, чаго стаіш, ротам мух ловіш! Што трэба?

Ад страху ў мяне ледзь павярнуўся язык:

— Мне кніжку...

— Якую? — буркнула цётка.

Дрыжачым пальцам, забыўшыся пра ўсіх на свеце Івана-царэвічаў, я тыцнула ў кніжку, што стаяла з самага краечку на паліцы. Блакітную, з жоўтым сонцам на вокладцы. Называлася яна «Зямля і неба».

Цётка запісала ў сшытак маё прозвішча, пасунула цераз стол тую кніжку і зноў утаропілася ў акно.

Дома я сілілася чытаць кніжу і залівалася горкімі слязмі: нічога ў ёй не разумела. То быў нейкі падручнік па астрономіі. «Пра што я раскажу ў бібліятэцы?» — думала з жахам. Але там у мяне нават не спыталі, ці чытала кніжку.

Мінулі гады, дзесяцігоддзі, але і цяпер я кожны раз нагадваю ту ю бібліятэкарку, калі сустрэну халодны, абыякавы позірк чалавека, што сядзіць за службовым сталом.

Чалавек за службовым сталом... Кожны дзень да гэтых людзей — работнікаў сельсаветаў і домакіраўніцтваў, ашчадных кас і аддзяленняў сувязі, сабесаў, натарыятаў і многіх іншых дзяржаўных установ — звяртаўца сотні, тысячи наведвальнікаў. Каб узяць патрэбную даведку, заплаціць кватэрную плату, памяняць пашпарт, аформіць дакументы на пенсію, уладкаваць у садзік дзіця, трапіць на прыём да начальніка. У пераважнай большасці тут працујуць жанчыны, і ў пераважнай большасці гэта выдатныя працаўніцы — чулія, уважлівія, спагадлівія. Такія, як кавалер ордэна Леніна Клаудзія Маркаўна Грыцэвіч і яе супрацоўніцы з аддзела сацыяльнага забеспечэння Салігорскага райвыканкома, пра якіх расказала «Работніца і сялянка». Яны добра разумеюць, што, працуячы ў дзяржаўнай установе, з'яўляюцца паўнамоцнымі прадстаўнікамі дзяржавы, праваднікамі яе ідэі і рашэнняў. І няхай не вельмі высокая пасада — кантралёр ашчадкасы ці тэхнік домакіраўніцтва. Прызначэнне працы гэтага чалавека высокое і адказнае — служыць іншым людзям, клапаціцца пра іх.

Усе мы ў сацыялістычным грамадстве служым адзін аднаму. Камуністычная партыя, Савецкая дзяржава вучаць нас несці гэтую службу сумленна, дакладна. І самае галоўнае — ва ўсім захоўваць дзяржаўную дысцыпліну.

А ці заўсёды захоўваем? Есць яшчэ вось такое:

...Шмат дзён жанчына-работніца абівае парогі домакіраўніцтва і не можа дапрасіцца, каб адрамантавалі няспраўны дах над яе кватэрой.

...Старэйшая бабулька з далёкай вёскі трэці раз прыяджает ў райцэнтр, каб атрымаць просценкую даведку.

...Маладая сакратарка засталом у прыёмнай начальніка старанна шліфуе пілачкай свае пазногі і быццам не бачыць, што тут, у прыёмнай, чакаючы чаргі, стаяць пажылія людзі.

А славутае «Прыйдзіце заўтра»... Колькі нерваў, здароўя каштую яно нам!

У некаторых установах можна сустрэць малаяўнічы пла-кацік з вельмі правільнымі словамі: «...Будзьце ўзаемна ветлівія». Так, нам трэба быць ветлівымі. Але перш за ўсё — дысцыплінавымі. Гэта значыць, добра сумленна выконваць свае службовыя абавязкі. Бо чалавек за службовым сталом — дзяржаўны служачы. А дзяржава наша адстойвае і ахоўвае інтэрэсы кожнага і не даруе, калі яе патрабаванні і форма іх выканання адрозніваюцца, як зямля і неба.

## ДОБРЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

У нашым калгасе — вяселле. У Пакой часця светла ад смеху, добра гастрою, усмешак і жартаў. Цырымонія шлюбу такая ж урачыстая, як у гарадскіх палацах. Абмен пярсцёнкамі, першы пацалунак, шампанскіе. Цешчы і свякрухі пільна сочачы, каб туалеты жаніха і нявесты былі па ўсіх правілах сучаснай моды. У нашым сяле людзі маюць добры густ, умеюць падабраць карункі, парчу, шоўк. Няма чаго дзівіцца: жывем добра. Падарункі для маладых багатыя, і сярод іх — абавязкова падарунак ад калгаса.

Маладажоны вельмі даражачы прыемнай магчымасцю адзначыць сваю першую сямейную ўрачыстасць у прыгожай абстаноўцы, на людзях. І ніхто з тых, хто ўступіў у шлюбны саюз, ніколі не забудзе свята ў іх гонар. Спытайцеся ў Ніны і Анатоля Грачыкаў, у Галіны і Рыгара Аўдзееўых, у Тамары і Эдуарда Жук. Доўга яшчэ будуць грэцы іх сэрцы успаміны аб прыгожым дні, калі калгас дзяяваў ім за добрую, сумленную працу.

Чым лепшае, чым багацейшае жыццё, тым больш у ім святочных дзён. Нараджэнне сям'і, паяўленне на свет дзіцяці, наваселле, дні нараджэння. Але ёсьць на сяле вялікія калгасныя святы, агульныя для ўсіх, для кожнага дома і кожнай сям'і.

Перш чым кінуць зерне ў глебу, хлебароб патрымае яго на далоні, палюбуйцца на яго. Бо міне час, і зярніты вернуцца золатам новага ўраджаю. Паміж двума гэтымі момантамі ляжаць месяцы гарачай сельскагаспадарчай працы, трывог і надзеі. З калгаснымі святам Вясны звязаны наше надзеі. Свята Ураджаю вянчае восенню нашу працу. Сёлета мы прыйшли да яго з лічбай 33. Столікі цэнтнеры з божжо даў кожны гектар пасеваў.

Наши калгасныя святы, наше новыя абраады сталі традыцыйнымі. Эта добрыя прыкметы новага часу.

Сацыёлагі яшчэ не да канца раскрылі законы міграцыі насельніцтва. Хіба можна з усёй дакладнасцю адказаць, чым горад вабіць да сябе моладзь? Магчымасцю атрымаць больш цікавую работу? Разнастайнасцю культурнага адпачынку? Добраўпарадкаваным бытам? Як бы там ні было, факт застаецца фактом — імкненне да гарадскога жыцця надзвычай моцнае. І святы, пра якія я расказала, — гэта сплаў уражанняў, што

Сустрэча на дарозе. Аграном Любоў Камоцкая (злева) і брыгадзір Антаніна Вайцешын.



дае кожнаму з нас магчымасць адчуць сябе чалавекам сучаснасці без ніякіх скідак на правінцыю. Гэта толькі адна рысачка сучаснасці, можа і не самая галоўная. Але не сказаць пра яе не магу.

Прыемна адзначыць, што ў нашым калгасе ўступае ў сілу закон зваротнай міграцыі. Мы атрымліваем пісьмы, да нас звязтаюцца грамадзяне з гарадской праціскай — просьць прыняць у калгас. Іх рашэнне падказана высокім эканамічным узорунем жыцця калгаснікаў, а з другога боку — усё меншым адрозненнем сельскага жыцця ад гарадскога.

Справа тут не толькі ў тэлевізарах, прыёмніках, пральных машынах — яны даўно зрабіліся такі ж натуральнай неабходнасцю быту, як дах над галавой. Справа не ў сарака ўласных машынах, якія сведчаць аб дастатку, а ў тым, што наогул пейзаж у нашым калгасе набывае рысы гарадскога. Магчыма, гэта ўражанне ад калгаснага завода, ад вуліцы, забудаванай двухпавярховымі дамамі з усімі выгодамі. Яны перайначылі ablічча нашых Казловічаў.

Маркс калісці казаў, што людзі ствараюць сваё жыццё па законах прыгажосці. Думаю, што па гэтых законах живе кожная сялянская сям'я. Ствараць вакол сябе хараство, упрыгожваць свой быт па высокіх эстэтычных густах імкнунца кожная гаспадыня, кожны гаспадар. Пабывайце ў садзе свінаркі Валянціны Карпаўны Васілевіч. Якое цудоўнае царства цюльпанаў, вяргініяў, гладыёлусаў! Сям'я Валянціны Карпаўны і Міхаіла Піліпавіча не выключэнне. Прайдзіце ўздоўж сяла ад дома да дома, вы пераканаецца ў гэтым. Прыйгажосць, як і бағацце, у сто разоў даражэйшая, калі створана сваімі рукамі.

Магчыма, наша калгаснае атэлье і не такое вялікае, як у горадзе. Але, як і ў гарадскіх атэлье, у нас чарга да майстроў Аўгінні Карніеўны Трафімовіч, Лідзії Кузьмінічны Шутуравай. А колькі прыгожых рэчаў пашыў наш кравец, ён жа загадчык майстэрні Рыгор Нічыпаравіч Паўлючэнка! Каля сотні заказаў выдае штомесяц калгасная майстэрня, а кліентаў усё больш і больш.

Я таму і пачала з урачыстасці — свята дае поўнае прадстаўленне аб магчымасцях нашай службы быту, аб запатрабаваннях мясцовых модніц. Дарэчы, іменна з улікам густу наших сялянак калгас прэміруе за добрую работу даярак, свінарак, паліводаў гіпюравымі блузкамі,

касцюмамі, адрезамі самых модных расфарбовак.

...У прыгожым месцы непадалёку ад Казловічаў стаіць прасторны дом. Гэта наш калгасны дом адпачынку. Зімой тут папраўляюць здароўе калгаснікі, летам пакоі і ўсё наваколле запоўнены дзіцячымі галасамі. Зарубежныя сябры прыслалі для дома адпачынку цудоўныя ружы — яны цвітуць усё лята. Яшчэ некалькі гадоў назад гэты дом і гэтыя ружы здаліся б нам прыгожай выдумкай, а зараз цяжка ўявіць калгас без гэтага чарапонага кутка, дзе пабывалі ўжо сотні калгаснікаў і іх дзяцей.

Мне здаецца, што адна з найважнейшых прыкмет сучаснасці ў калгасе — становішча жанчыны. Пазнаёмцеся з Антанінай Трафімовічай Вайщешык — брыгадістам паляводчай брыгады. Кожны ведае, якія гэта неспакойная пасада — брыгадіст на сяле. Але Антаніна Трафімовічна спраўляецца ўпэўнена, без шуму і крику, дзелавая, мэтанакіраваная. І разам з тым колькі ў яе жаночай сціпласці і прывабнасці!

Два гады працуе аграномам Аляксандра Герасімаўна Ягупенка. То тут, то там у гарачую летнюю пару бачыш яе мататыкл, паслухмяны ўпэўненым дзяўчым рукам. Якая сіла і хараство ў яе ablіччы! Нездарма кажуць: чалавек пазнаеца ў працы. Магчыма, па ранейшаму часу хто-небудзь і засумніваўся: ці можна даверыць лёс калгаснага ўраджаю ўчарашнія студэнты? Але нават наш вопытны, прыдзірлівы гаспадар, старшыня калгаса Сяргей Дзмітравіч Ляменшчанка ніколікі не ўсуніўся ў дзелавых якасцях маладога агранома. Сяргей Дзмітравіч наватар, чалавек перадавых поглядаў, ён ахвотна ўкараняе новыя навуковыя рэкомендациі. Выигрыш для калгаса кожны раз у наяўнасці, і каму, як не маладому спецыялісту, весці агранамію на строгай навуковай аснове, даказваць, што дзе практика ў спалучэнні з апошнім словам навукі.

Ва ўсе часы жанчына была актыўнай сілай на сяле, шмат і самааддана працаўала на калгасным полі і на фермах. Уласна так засталося і зараз, па-ранейшаму ў гэтых галінах сельскагаспадарчай вытворчасці шмат жанчын. Але адбыўся вялікі якасны зруш ва ўмовах іх працы. Вазьміце жывёлаводаваў: высокі ўзровень механизациі на фермах зрабіў іх сёння аперацірамі-распараджальнікамі. Няма ўжо неабходнасці ідуць на ферму адзя-

ваць боты і адзенне горшае. І не зразумееш ужо, ці даярка ідзе па вуліцы сяла, ці прадстаўніца інтэлігенцыі.

Есць у нашым калгасе не зусім тыповая вытворчасць — свой завод, на якім вырабляюцца фруктовыя сокі. Не буду гаварыць пра яго эканамічныя выгады, скажу толькі, што гэта жаночае прадпрыемства, бо і лабаранткі, і кіраунікі цэхаў, і вагаўшчыкі, і кладаўшчыкі, і галоўны інжынер-тэхнолаг Валянціна Хмур — усё гэта нашы калгасніцы. Жанчыны зусім новых для сяла спецыяльнасцей.

Хутка настане час, калі, як запісаны ў Праграме партыі, будуць створаны ўсе сацыяльна-бытавыя ўмовы для спалучэння шчаслівага мацярынства з актыўным творчым удзелам жанчын у грамадскай працы і грамадскай дзейнасці. Мне здаецца, ужо сёння бачны прыкметы гэтых дзён. Але было б заўчастна думачы, што ўжо назаўсёды сцёрты рысы, якія адрозніваюць наладжаны гарадскі быт ад нашага, сялянскага, і што не трэба працаўаць у гэтым напрамку. Пры ўсім нашым матэрыяльным дабрабыце трэба яшчэ зрабіць многае. Не выпадкова побач са словам «запатрабаванні» мы ставім слоўы «якія растуць».

Наш калгасны дзіцячы сад — вялікая палёгка для маці. Яны могуць спакойна працаўаць, не турбуючыся за малых дзяцей. Але для самых маленьких патрэбныя яслі, бо маладыя маці вымушаны па два гады сядзець дома.

Усё яшчэ паасобку, кожная ў сваім доме, гатуем мы снеданне, абед, вячэр для сям'і. Калгасная становая можа зняць частку нашых абавязкаў, грамадскае харчаванне ў калгасе выслабаніла б больш часу для жанчын. І хаця газ, якім карыстаюцца гаспадыні ў калгасе, прыкметна палегчыў нашы абавязкі, становая неабходна, і з кожным месяцам гэта адчуваецца ўсё больш і больш.

...У праектах заўтрашняга дня ўжо распрацаўаны Палац культуры, становая, гасцініца, новыя жылія забудовы. Сёння гэта яшчэ праект. Завтра — такая ж рэчаінасць, як наш дом адпачынку, як наша галоўная вуліца.


Прыезджайце да нас завтра — мы праўядзем вас па гэтай новай вуліцы. Вуліцы сяла. Вуліцы горада.

Любоў КАМОЦКАЯ,  
аграном, член парткома  
калгаса імя Кірава  
Слуцкага раёна

Аграном калгаса Аляксандра Герасімаўна Ягупенка.



Родная вуліца мая.



Фота У. Вяхоткі. І. Стэца.


**ФОТАГРАФІКА-73**  
МІНСК  
**УДАЧА**

У кастрычніку гэтага года ў Мінску адкрыцца Другая Усесаюзная выстаўка мастацкай фотаграфіі «Фотаграфіка-73», арганізаваная сталічным фотаклубам «Мінск».

У экспазіцыю ўключаны 145 работ лепшых майстроў краіны. Публікуемыя здымкі — з ліку прысланых на выстаўку.



Руская зіма. Раман Баран (г. Данецк).



Партрэт. Аўтар Віталь Бутырын (г. Каунас).



Род. Работа Станіслава Яворскага (г. Горні).



Рэнвіем. Аўтар Яўген Казюля (г. Мінск).



Дзяўчынка і барабан. Работа Юрыя Мардзівіна (г. Саратаў).




Вясна. Валдзіс Браунс (г. Вентспілс).



Двоє. Аўтар Бруно Рачкоўскі.



Лістапад. Аўтар Сяргей Сапоцкі (г. Омск).



Кантрасты. Работа Васіля Сматрова (г. Варонеж).



Р. Цакунова з членамі сваёй брыгады.

## АДКАЗНАСЦЬ КОЖНАГА

Хутка ляціць час. Быццам учора, шаснаццацігадовай дзяўчынай прыйшла я на камбінат. З тae пары мінула 27 гадоў. І кожны дзень я іду на працу з радасцю, бо роднымі сталі мне тут людзі, роднай стала справа, якой прысвяціла жыццё. Тоё ж самае могуць сказаць і Варвара Віктараўна Вазкова, Эмілія Пятроўна Самсончык, Таццяна Іванаўна Бондар, Надзея Іванаўна Няхаева і Марыя Фёдараўна Нікіціна. Цудоўныя жанчыны, працавітыя, таварыскія. І таксама — ветэранны камбіната.

Брыгада наша дружная. Тры гады назад, скончыўши школу, надумаліся стаць майстрамі кандытарскай справы камсамолкі Алёна Коцур і Ганна Барысенка. З дапамогай старэйших работніц хутка асвоілі спецыяльнасці варшчыка ірыснай масы, навучыліся кіраваць ірысафармуоча-загортачным паўднаматам. Кемлівия і працавітыя Людміла Навуменка і Валянціна Ярош набылі па дзве спецыяльнасці. Нас у брыгадзе — 15 жанчын. Цяпер кожная можа замяніць сяброўку, бо ўсе авалодалі сумежнымі аперацыямі.

Нашаму маленъкаму калектыву аднаму з першых на галаўным прадпрыемстве аб'яднання прысвоілі званне «Брыгада камуністычнай працы». Стаемся апраўдаць давер, узялі на сябе павышаныя абавязательствы: выкананец пяцігадове заданне за чатыры з палавінай гады, а заданне трэцяга, рашаючага года — да Дня Канстытуцыі. Працем пад дэвізам: «Ні мінуты прастою», імкнемся высокапрадукцыйна выкарыстаць абсталяванне. Нядайна на тэхналагічнай лініі ў брыгадзе з'явіліся тры «навасёлы» — дзве загортачныя машыны «Футурус» і аўтамат па вырабу цытрусовага ірысу. Багаты вопыт кадравых работніц дапамагае скарачаць тэрміны асваення тэхнічных магутнасцей новага абсталявання, пракрываць нормы выпрацоўкі на 3—

5 працэнтаў. А старыя машыны мы ведаем «на зубок», самі можам зрабіць дробны рамонт або нескладаную рэгуляроўку, абыходзімся без паслуг слесара.

Людзі, якія наведваюць наш цех, з захапленнем спыняюцца ля загортачнага агрэгата. Эфектнае відовішча! Як з чароўнага рога дастатку, сыплецца ірыс. А ці можна ўзмацніць імклівасць салодкага дажджу? Мы гэта зрабілі. Паскорыўся ход, і цяпер машина за мінуту выдае не 250, а 300 ірысак. За змену брыгада дае 8,2—8,3 тонны смачнай прадукцыі. Яе прымаюць ад нас з першага прад'яўлення. Спадзяемся ў хуткім часе выкананец асноўны пункт сваіх абавязацельстваў — заваяваць права на прысваенне асабістага кляйма.

Мы працуем у цесным кантакце з брыгадай Ульяны Яськовай, з якой спаборнічаем. Ідзем крышку наперадзе. Заўсёды прыходзім на выручку сяброўкам, калі ў іх узікаюць цяжкасці. Бо ўсякае можа здарыцца: то на экзамены хтосьці з завочніц едзе, то захварэюць адразу двое-трое. Накіроўвалі ў тулу брыгаду Таццяну Бондараву, Ганну Барысенка. Працавалі яны ў «саперніц» з поўнай аддачай, нам было цяжэй, але ніхто і не падумаў адмовіць у дапамозе.

Такія адносіны да вытворчых спраў сталі нормай паводзін не толькі членай нашай брыгады. Мы ніколі не ставілі сваёй мэтай абавязкова абавязаць брыгаду У. Яськовай. Значна важней, на маю думку, клапаціцца пра поспех агульнай справы. Адказнасць кожнага перад калектывам і адказнасць калектыву за кожнага работніка — неад'емная рыса нашага жыцця. Мы калектывісты, бо калектывізм уласцівы самой прыродзе сацыялістычнага спосабу вытворчасці.

Акружаны ў нас пашанай перадавікі, іхнія партрэты ўпрыгожваюць Дошкі гонару. За высокапрадукцыйную працу і актыўны ўдзел у грамадскім

жыцці калектыву людзі адзначаюцца ганаровымі граматамі, ім аўтографы, прысуджаюцца грашовыя прэміі. Юнакі і дзяўчата, якія працаўшалі беззаганна не менш як тры гады, фатаграфуюцца ля сцяга прадпрыемства. Здымак з удзячным надпісам кіраўніцтва камбіната ўручается маладому рабочаму, а яго бацькам накіроўваецца пісьмо з падзякай за добрае выхаванне дачкі ці сына. Такая форма заахвочвання прыносіць добры плён.

Нядайна Вярхоўны Савет СССР аблізкаўшы шляхі ўдасканалення народнай адукацыі ў краіне. Без глыбокіх і трывальных ведаў няма руху наперад. Мы, рабочыя, гэта добра разумеем. І таму настойліва вучымся. Я, напрыклад, завочна займаюся на 4-м курсе кааператыўнага тэхнікума. Адміністрацыя заахвочвае тых, хто вучыцца без адрыву ад вытворчасці. Тым, хто закончыў вячэрнюю ці заочную школу, тэхнікум, інстытут, загадам па камбінату аўтографа падзяка, уручается прэмія.

Каля 120 інжынерна-тэхнічных работнікаў працујуць паводле індывідуальных творчых планаў. Спецыялісты накіроўваюць свае намаганні на тое, каб хутчэй укаранялася новая тэхніка і тэхналогія, паляпшалася якасць прадукцыі, стараюцца павышаць узровень прафесіянальных ведаў рабочых, прыцягваюць іх да рэцыяналізаторскай дзейнасці.

Разам з інстытутам механікі метапалімеравых сістэм Акадэміі науک БССР нашы інжынеры распрацоўваюць бескрухмальны спосаб адліўкі цукерак. Калі іх сумесныя намаганні ўвянчаюцца поспехам — а мы ў гэта верым — то значна палепшыцца якасць цукерак, сэканоміцца шмат крухмалу, больш прадукцыйная стане праца.

Шакаладныя цукеркі і карамель, ірыс і вафлі, тарты і пірожныя, пернікі, пячэнне — больш як дзвесце тон смачнай прадукцыі 157 называў выпускае штодня галаўное прадпрыемства кандытарскага аб'яднання «Спартак». Больш як дваццаць гатункоў асвоена сёлета: «Арэшкі ў шакаладзе», цукеркі «Вішнёвы сад», «Маска», «Севяранка», ірыс «Цытрусы», карамель «Малочная», «Слівачная» і іншыя. Набор «Асарці», цукеркі «Дары Палесся», «Чарадзейка», «Грыльяж у шакаладзе», «Аганькі», карамель «Гомельская», пячэнне «Юбілейнае» яшчэ на тры гады пераатэставаны на Знак якасці.

У маі будучага года камбінат «Спартак» адзначыць сваё 50-годдзе. Мы сустрэнем залаты юбілей роднага прадпрыемства новымі вытворчымі поспехамі, яшчэ шырэй разгорнем спаборніцтва за выкананне рашэння XXIV з'езда КПСС.

**Р. ЦАКУНОВА,**  
апаратчыца 2-га цукерачнага  
цэха галаўнога прадпрыемства  
Гомельскага кандытарскага  
аб'яднання «Спартак», Герой  
Сацыялістычнай Працы.

## ДЗЯКУЙ КРАІНЕ ЛЕНІНА

Гэтым летам у Сочы гасцявалі дэлегацыя ветэранаў-камуністай з Заходняга Берліна, і сярод іх фрау Энры Ханке. Ветэранаў сустрэліся з налагодчыкамі, рабочымі, бытывімі партызанамі, вучонымі з Беларусі, якія адпачывалі ў Сочы.

Праз некаторы час рэдакцыя атрымала ад фрау Ханке пісмо, у якім яна расказвала пра жыццё жанчын Заходняга Берліна.

Нам, камуністкам, добра вядомыя права, якія маюць жанчыны ў Савецкім Саюзе ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. У Заходнім Берліне зусім інакш. Па канстытуцыі мы, маём роўныя права з мужчынамі. Але гэта толькі на паперы. А на самай справе жанчыны атрымліваюць за адноўлакую працу на 28 працэнтаў менш за сваіх калег мужчын. На кіруючых пасадах няма ніводнай жанчыны. Гэта прывілея мужчын.

Наша партыя заклікае працоўных жанчын арганізацца ў прафсаюзы і змагацца за сваі права. Дэмакратычны саюз жанчын Заходняга Берліна выдае часопіс. Яго прызначэнне — глумачыць жанчынам ЗАХОДНІМ БЕРЛІНУ.

Хоцімі я, што трэба разам змагацца за мір, прагрэс і дэмакратыю, выцясняць з разумаў людзей антыкамуністычны ідэі, вызваліць жанчын ад прыгнёту манаполіі. Нашы актыўісткі распаўсяджаюць гэты часопіс на рынках, ходзяць з кватэрамі ў кватэру, гутараць з жанчынамі, запрашоўць іх на сходы, даклады. Некаторыя з гэтых жанчын па-паўняюць з цягам часу рады нашай партыі.

Нам хоціцца сардэчна падзяліцца за цеплыню і сардэчнасці, з якімі нас прымалі ў Савецкім Саюзе, за добрыя слова беларускіх сяброў. Мы шчасліві, што пабываў ў краіне Леніна.

## ПЫТАЕЦЕ—АДКАЗВАЕМ

У мяне маленькае дзіця, і я знаходжуся ў водлуску без захавання заработка платы, пакуль дзіцяці не споўніцца год. Хутка ў мяне будзе другое дзіця. Ці захаваецца за мной месца на прадпрыемстве, калі пасля нараджэння другога дзіцяці я зноў папрашу гадавы водлуск за свой кошт?

Н. СМІРНОВА

г. Ліда

Апрача водлуску па цяжарнасці і родах, жанчыне, паводле яе заявы, прадастаўляеца дадатковы водлуск без захавання заработка платы, пакуль дзіцяці не споўніцца год. За час водлуску захоўваецца месца работы (пасада). Гэта правіла распаўсяджаюцца і на выпадак штогоднага нараджэння дзіцей. Так запісана ў артыкуле 167 Кодэкса законаў аб працы Беларускай ССР.

Я жыву ў раёне. У мяне дом на праве асабістай уласнасці.

Нядзяўна выйшла замуж. Муж мае ў абласным цэнтры пакой у дзяржаўным доме, але жыве ў мяне, бо працуе ў нашай мясцовасці. Мы рэдка бываєм у яго пакой. Ці маём мы права на той пакой у горадзе?

М. К.

Віцебская вобласць

У адпаведнасці з дзеючым законадаўствам нельга адной і той же асобе мець дзве кватэры. Калі Ваш муж жыве ў Вас і працуе ў той же мясцовасці, то ён павінен здаць дзяржаўны пакой, паколькі жылая плошча прызначана для задавальнення патрэб чалавека ў жыллі, а не для таго, каб яна пуставала.

У артыкуле 323 Грамадзянскага кодэкса БССР сказана, што калі наймальнік і члены яго сям'і выедуць на пастаяннае жыхарства ў іншую мясцовасць або ў іншую жылога памяшканні ў той же мясцовасці, то дагавор найму жылога памяшкання лічыцца сказаваным з дня выезду.

## ЛЮДЗІ Ў БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

З самага дзяцінства я цяжна хварэла. Вельмі хоціцца расказаць пра людзей, якія стражаліся мне ў цяжкіх момантах. Іх я ніколі не забуду. Гэта — урачы, медсёстры, донары. Ім я абавязана жыццём сваім.

— Дзякую, доктар! — нажу я вам, дарага Іда Ісаакаўна Эйдэль. Калі вы заходзілі ў палац, рассейваўся смутак, знікаў прыгнечаны настрой. Кожнага вяселля падбадзёрыце, супакоіце, дасцё параду лечачаму ўрачу...

Неяк ноччу прывезлі дзевяцігадовага хлопчына з кровачкіннем. Як вы, Іда Ісаакаўна, змагаліся за яго жыццё! Рабілі ўсё, што маглі, суткамі не выходзілі з бальніцы. І выратавалі хлопчыка.

Сотні хворых прыйшли праз руці і сэрца гэтай жанчыны, загадчыцы гематалагічнага аддзялення Віцебскай абласной клінічнай бальніцы. Для кожнага заходзіла яна цёплае слова, кожнаму імкнулася дапамагчы.

Сястрычкі... Колькі разоў ви

шы руці і добрае слова дапамагалі мне, колькі начэй вы недасыпалі, каб аблегчыць мae пакуты. Гэта дзякуючы вам, Марына Адольфаўна Мілідовіч, Ніна Ільінічна Коліна, Антаніна Казіміраўна Будзько, Ніна Адамаўна Зянько, Зоя Ігнатаўна Рудак, Кацярына Іванаўна Канцыял, мне рабілася лепш. Гэта вы стваралі добры настрой, уваходзячы ў палац з ласкамі, усмешкай, заходзілі для кожнага душэўнае слова. І ад слоў вашых і ласкі рабілася веселей, болі сціхалі...

Я не ведаю, дзе жывуць і працуць гэтыя людзі: Палудзетніна, Шах, Пабядзінская — яны давалі мне сваю кроў для пераліўання. Дзякуючы іх гуманнаму, высакароднаму учынку мне не раз выратоўвалі жыццё.

Шчырае дзякую і ніzkі паклон вам, людзі!

Аліна ДЗЯГЕЛЬ

Глыбоцкі раён.

В. Палевачы.

\* \* \*

«Наша франтавічка», — з павагай гавораць пра старшую аперацийную сястру Слабодской бальніцы Надзею Паўлаўну Чарэўку яе калегі-медыкі.

Пасля саначнення медыцынскага тэхнікума Надзеяна ў памятным соран першым годзе надзела салдацкі шынель і зняла яго толькі пасля вайны. Спачатку Надзея Паўлаўна працавала ў Мазыры. А з 1953 года яна старшая аперацийная сястра Слабодской бальніцы.

Бальніца расла. Прыйходзіла на працу моладзь, трэба было яе вучыць. Больш як шэсцьдзесят медыцынскіх сясцёр падрыхтавала Надзея Паўлаўна. Многі з іх сталі вядомымі ўрачамі, а Людміла Казловіч, Ніна Мазаркевіч, Наташа Масканава і дагэтуль працуць побач з ёю. Вырашыў стаць урачом і малодшы сын Надзея Паўлаўны — Вячаслав.

У Надзеі Паўлаўны свой ме-

тад выхавання ўчарашніх выпускнікоў медвучылішча: яна вучыць іх уласным прыкладам — адданасцю справе. З хворымі, іх сваянкамі размаўляе спанойна і памярноўна, нават налі тон субяседніна рэзкі, а слова несправядлівія. Яна ніколі не павышае голасу на сваіх падначаленых. Але ў неё мяккім тоне такая сіла, што ніхто не можа адмовіць.

Слабодская бальніца жыве сваім прывычным жыццём. І ў яе, старшай медыцынскай сястры Чарэўкі, шмат клюпатаў. Выпіска медыкаментаў, пэрэвяязкі, аперации. І яшчэ шмат іншага, чаго не злічыць, без чаго нельга сабе ўяўіць працу чалавека, што прысвяціў сваё жыццё служэнню людзям, аддае ім шчодрасць душы.

В. КАСЦЮЧЕНКА

Мазырскі раён.

## ПАНОЙ СОКАРАЎСКИЙ СЕЛЬСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ

Паной Сокараўскай сельскай бібліятэкі, застаўлены стэлажамі, здаецца цесным. Але зойдзіш сюды, пабудзеш крыху — і ўжо не хоціцца выходзіці. Добрай усмешкай цябе сустракае загадчыца бібліятэкі Людміла Міналеўна Рыбачок. Паўтара дзесятка гадоў аддала яна працы з кнігай, з людзьмі ў саўгасе «Сокарава». Любяць яе тут. Людміла Міналеўна жыве адным жыццём з вялікім калектывам рабочых саўгаса.

Той-сёй лічыцца: выдаў бібліятэкар книгу — усяго і клюпату! Нічога падобнага. Прафесійная аваўязкі Людміла Міналеўны куды шырэйшия, яе рабочае месца не толькі ў бібліятэцы. То яна спляшаецца са свежай газетай на ферму — пачытаць даяркам, пагутарыць з імі пра важныя падзеі ў нашай краіне і за мяжой. То ў канторы саўгаса збірае матэрыял для настенай газеты. То ў клубе афармляе новы стэнд. Далёка за поўнач заседжваецца над новай кнігай — першым рэкамендаваць яе чытачу, трэба асвоіць самой.

Падружыца чалавека з кнігай, распалиць у ім прагу пазнання, пашырыць яго гарызонты — што можа быць больш высакародным! Колькі тут патрабуецца і старання, і танту.

Доўгі час на настойлівія заўрашэнні Людмілы Міналеўны зазірнуць у бібліятэку работніца саўгаса Валянціна Лабацёнак аднавлена адно:

— Няма калі — сям'я, гаспадарка...

Аднойчы яны сустрэліся ў клубе, дзе паказвалі фільм «Альпійская балада». Выходзілі разам, і бібліятэкар зауважыла, як усхвалявана жанчына.

— А гэты фільм паставлен паводле аповесці нашага беларускага пісьменніка Васіля Бычава, яго інші і ёсць у мяне, — зауважыла бібліятэкар.


На наступны дзень Валянціна Лабацёнак прыйшла запісвачца ў бібліятэку — захацела самай прачытаць «Альпійскую баладу». Потым і іншымі творамі — не без дапамогі бібліятэкара — зацікавілася, стала адной з сямых антыўных чытачан.

Расце, шырыца кола сябром бібліятэкі. Тут наладживаюцца цікавыя нанферэнцыі чытачоў, актыўна працагандуюцца палітычная і сельскагаспадарчая літаратура.

Пра Людмілу Міналеўну Рыбачок гавораць з цёплай усмешкай: «Лятае, як на крылах...» А яно так і ёсць — крылаты яна чалавек.

М. МАЦЕУСКІ  
Бешанковіцкі раён

Хаця пісмо і не апублікована...



## ХУЛІГАН ПАКАРАЛІ

Жыхарка вёскі Агароднікі Слуцкага раёна М. Волнікова звярнулася ў рэдакцыю з пісмом, у якім снарадзілася на паводзіны свайго суседа М. Гура. Як паведаміў намеснік начальніка Слуцкага раённага аддзела ўнутраных спраў т. Мяцельскі, факты, прыведзены ў заяве, пацвердзіліся. За хуліганскае дзеянні грамадзянін Гур народным судом Слуцкага раёна аштрафаваны на 30 рублёў.

## Ля Вераб'ёўкі

\* \* \*

\* \* \*

Сінеюць шыбы ў злыя маразы,  
Сінене замярзаючая поўня,  
І сцежкі, да мяне якімі пойдзеш,  
Блішчаць, як залатыя палазы.  
Паю цябе гарачым малаком,  
Ты вочы закрываеш непрыкметна,  
І засынаеш радасна і светла.  
І цішыня ўваходзіць у пакой.  
Вуголле дагарае у шчытку.  
Каханы мой, скажы мне, ці запомніш,  
Як грэу маю халодную руку  
І з зайздрасцю глядзела ў вокны  
поўня!

Сакавік — асмужжанае мора,  
Сінія туманныя лясы.  
Светлыя, нібыта ў небе зоры,  
Звоніць веснавыя галасы.  
І блукае сонечнае ранне  
Па дрыготкай, зіхаткой імжы.  
Мы ляцім вясновымі барамі,  
Блытанымі сцежкамі бяжым.  
Адгукнецца чистая крыніца,  
Заструменіць казкай у вачах.  
Не аднойчы ўсё гэта прысніцца:  
Капяжы-дажджынкі на плячах.

Ратай перагортваў пясок і каменне  
І просьбы у неба бязмежнае слаў,  
А жыта расло вераб'ю па калена,  
Як бурбалкі, бульба на полі расла.  
Ці мог ён падумаць ў далёкую пору  
Ці бачыць у снах мітуслівай зімы,  
Што ля Вераб'ёўкі ўздымецца горад,  
У неба ускінуць паверхі дамы!..  
Туман па-над Случчу, у завоінах  
ліпкі,  
Ля рыжых стагоў запаволіў свой ход,  
І пыхкае смачна раскурданай пілкай  
На ўзорку пры лесе магутны завод.  
Стукочуць, пазвоноўваюць рэйкі на  
шпалах —  
Бягуць к гарызонту дарог паясы,  
У арэшніку сонейка нач пераспала —

**С**КАЖУ па шчырасці: ніколі раней не даводзілася мне карыстацца пунктамі пракату рэчаў. Але наконт іх чула самыя супярэчлівія водгукі. Адны гаварылі: як зручна карыстацца пракатам! Можна часова ўзяць сокавыціскалку або дзіцячую каляску, фотапавелічыцель ці швейную машынку і зусім не абавязкова купляць гэтыя рэчи ў магазіне. Іншыя выказваліся супраць: летам за той самай сокавыціскалкай трэба не адзін раз зайсці, перш чым натрапіш на яе. Затое зімой паспрабуйце вы знайсці хоць у адным пункце пракату лыжы або канькі!

Гэтыя два супрацьлеглыя водгукі сыходзяцца ў адных: пунктамі пракату людзі карыстаюцца. Адсутнасць неабходнай рэчы гаворыць аб tym, што яна ўжо «на руках» і што жадаючых зварнуцца да паслуг пракату значна больш, чым рэчаў, якія знаходзяцца там.

Я прыйшла ў салон пракату № 1 горада Гродна, самы вялікі. Чаго толькі няма на паліцах: талеркі і кілішкі, прайгравальнікі і тэлевізоры, швейныя машынкі і прыёмнікі, пылососы і пральныя машыны! Але колькасць выстаўленых рэчаў

не адпавядае іх якасці. Талеркі непрыгожыя, халадзільнікі старых марак, швейныя машынкі з ручным прыводам, пральныя — без механічнага выціскання бляізны. Бытавая тэхніка, ад якой даўным-даўно адмовіліся сем'і!

Дык чаму ж у пракатных пунктах нам прыпраноўваюць устарэлія рэчы або тое, што не карыстаецца попытам у магазінах?

Я размаўляла з работнікамі некалькіх пунктаў пракату ў Гродна. Яны ў адзін голас сцвярджаюць: «Канешне, людзе не задавальняе якасць рэчаў, якія мы ім прыпрануем. І бяруць яны іх па прымаўцы: «На бязрыб'і і рак рыба». Заклапочаны гэтым і дырэктар Гродзенскага гарыткамбінату Міхаіл Васільевіч Рамашэвіч:

— Людзі цяпер пераборлівые, падавай ім самыя новыя тавары.

Знаёмчыся з работай пунктаў пракату, я пераканалася, што гэта сапраўды так. Тыя, хто заходзіў сюды, выбіралі рэчы прыгожыя, сучасныя. І ў пункце пракату № 1, і ў пункце № 2 можна ўзяць на пэўны тэрмін вясельную сукенку. Дык вось, у пункце № 1 на гэту паслугу чарга на некалькі ме-

сяцаў, а ў пункце № 2 сукенак не бяруць. Бо загадчыца салона № 1 Зінаіда Іванаўна Баранава шлюбнае адзенне выбірала ў камісійным магазіне вельмі прыдзірліва, толькі самых сучасных фасонаў. Яно і сапраўды вельмі прыгожае: і сукенкі, і фата, і пальчаткі. А ў пункце пракату № 2 — сукенкі старых фасонаў. Каму яны патрэбны?

Здаецца, у тым, каб у працае былі рэчы самыя новыя і сучасныя, зацікаўлены ўсе: і кліенты, і работнікі пунктаў, і кірауніцтва гарыткамбінату. Дык ад како ж усё-такі залежыць, каб паслугі пракату не ператвараліся ў сваю процігласьць?

Уявіце сабе на хвіліну: вы прыходзіце ў магазін, бачыце прыгожыя талеркі і просіце работніка магазіна прадаць іх вам. І чуце ў адказ: «Не прададам». Нешта падобнае здарается пры набыцці рэчаў для пунктаў пракату. Работнікі пракату расказвалі мне, што ў некаторых магазінах горада адмаяўляліся прадаваць ім неабходныя тавары. Бо не ўсе працаўцы, ды і загадчыкі магазінаў, ведаюць, што гроши за рэчы, набытыя для пракату, уваходзяць у суму іх плана. Па-

куль работнікі пракату шукаюць пастанову, у якой гэта сказана, пакуль яны растлумачваюць яе ў магазіне,— час ідзе. А разам з ім разыходзіцца і патрэбны тавар.

Рэчы набываюцца для пракату на агульных падставах. У магазіне або на базе не заўсёды пакажуць хадавы тавар, але загадчыкі пунктаў пракату не могуць дазволіць сабе быць асабліва пераборлівымі. Яны ж сустракаюцца з работнікамі гандлю не апошні раз. Адмовяцца сёння — у другі раз не прапануюць.

Вось чаму набываюць тое, што спатрэбіцца не сёння і не заўтра, а праз даволі працяглы час.

— Мне пашанцавала: удалося купіць некалькі дзесяткаў пар канькоў з чаравікамі,— пахвалілася прыёмшчыца пункта пракату № 5 Марыя Фабіянаўна Жыткевіч.

— Але ж гэтыя канькі будуць ляжаць мёртвым грузам да зімы,— сказала я.— Хіба не лепш купіць на гэтыя гроши іншыя рэчы і пусціць у пракат?

— Вядома, лепш. І нам, і нашым кліентам. Толькі дзе я знайду зімовы інвентар зімой?

Але не толькі гэтым цяжкасцямі можна растлумачыць,

Твар кроплямі мые сцюдзёнаі расы.  
Бярозы. Асіны. Яловое веце.  
Над поплавам петлі «Mir» срэбраны  
    ўе...  
А ў жыце высозным заблытаўся  
    вецер —  
Каб выйсці на ўзболатак, сіл не стае.

Там адтупала яна ляды ўсе,  
Усю гушчэчу і схоўні бароў —  
І смерць бачыла і блакады ўсе,  
Галадуху, трывогі і кроў...  
І куды жыццё ўже не кідала!  
А даўно было гэта, даўно...  
Дачка замужам — ужо выдала,  
Ажаніла і двух сыноў...  
Не ўсміхайцеся, некаторыя,  
Калі спевы баян завядзе,  
У залу сінюю санаторыя  
Танцеваць Апанасаўна йдзе.

I раптам —  
Абарвалася струна,  
I раптам цішыня —  
запела.

Залётным рэхам  
Шаснула з-пад шат  
Знаёмая такая песня.  
Замоўк,  
Прыслухаўся да песні сад  
I месяц з зоркамі  
    у паднябесі.  
Застылі на імгненне ўсе  
I слухаюць з замілаваннем...  
Дыміца след азябла на расе,  
I хтосьці песню слухае  
    да рання.  
Іскрыца шчасце  
    ў маладых вачах,  
На міг апала з наваколля  
    скруха...  
А салаўі спываюць  
    па начах,  
Таму што ўдзень  
Няма каму іх слухаць.

## Апанасаўна

Усміхаюца некаторыя:  
Ледзьве змрок на азёры ўпадзе —  
У залу сінюю санаторыя  
Танцеваць Апанасаўна йдзе.  
Туфлі-лодачкі наглянцованы,  
Галава пабялела, як дым —  
Не далюблена, не станцавана  
Ей нямала ў былья гады.  
Мужа страціла злой віхураю,  
I з дзятвой праз грамы і агонь  
Прабіралася ў ранне хмурае  
Ад граніцы ў далёкі Бягомль.

Мікола ЧАРНЯЎСКІ

\*.  
Як на струне напятай,  
    цишыня  
Начы вясновай над сялом  
    вісела.

што ў пракаце — рэчы старых  
марак. У мяне склалася думка,  
што работнікі пунктаў пракату  
наўмысна купляюць тавары  
прасцейшыя. Чаму?

— Ім (г. зн. кліентам) дасі  
дарагую складаную рэч, а яны  
яе паламаюць, — растлумачыла  
адна з прыёмшчыц.

І яшчэ. Нікому не трэба да-  
казваць, што транспарціроўка  
дробных рэчаў значна прасцей-  
шая, чым перавоз складанай  
бытавой тэхнікі. А гэта прабле-  
ма нумар адзін і для пунктаў  
пракату, і для іх наведальні-  
каў. У гарбыткамбінаце машын  
вельмі мала, за пунктамі пра-  
кату не замацаваны пастаянны  
транспарт.

У пункце № 1 ужо два дні  
стаяў «нічыйны» халадзільнік.  
Гаспадар, які ўзяў яго напра-  
кат, ніяк не мог знайсці машыну  
для перавозкі. Пры мне Зі-  
наідзе Іванаўне званілі кліен-  
ты, якія запэўнялі, што памя-  
таюць аб неабходнасці вярнуць  
рэчы, але не могуць адшукаць  
 машыну, каб прывезці іх... Ці  
не аказваюць пункты пракату  
свайм наведальнікамі мядзве-  
джую паслугу: «Мы вам тава-  
ры можам даць, а наконт  
астатнія няхай ваша галава  
баліць?»

...Пункт пракату № 2. Дзве-  
ры адчыніліся, і ў пакой увай-  
шлі двое: жанчына з хлопчы-  
кам. Вочы малога засвяціліся,  
калі ён убачыў веласіпеды, што  
стаялі ля стойкі. «Ёсць!» — ці-  
хенька шапнуў ён маці.

— Мы хочам узяць веласі-  
пед — напракат, — звярнулася

жанчына да Станіславы loci-  
фаўны Кайзер, прыёмшчыцы.

— Веласіпеды няспраўныя,—  
адказала тая.

Жанчына з хлопчыкам вый-  
шлі, і за дзвярыма пачуўся дзі-  
чачы плач.

Станіслава loci-faўna выбегла  
з-за стойкі, адчыніла дзве-  
ры, закрычала ўслед:

— У другой палове дня па-  
дыдзіце, павінны здаць адзін  
веласіпед...

Пасля паскардзілася:

— Хіба ў нас толькі веласі-  
педы паламаныя? Вунь і прай-  
гравальнікі няспраўныя стаяць,  
толькі на паліцах пыляцца, ды  
і яшчэ набярэцца нямала рэ-  
чаў, якім неабходны рамонт.

У гарбыткамбінаце ёсць адзін  
майстар, які рамантует самую  
простую бытавую тэхніку.  
А што рабіць, калі тэлевізору  
або швейнай машынцы патрэбна  
дапамога кваліфікаванага  
спецыяліста?

— Асабіста я,— гаворыць Зі-  
наіда Іванаўна Баранава,— ніко-  
лі майстра з гарбыткамбіната  
не чакаю, а ўсе сапсанавыя рэ-  
чы вязу ў «Металбытрамонт». Тэрмін выканання — месяц. Рамантуюць нам як прыватным  
асобам, але ж ёсць хоць ней-  
кая гарантывія, што праз чатыры  
тыдні я атрымаю спраўную тэх-  
ніку.

Вось што атрымліваецца: тэ-  
левізоры, магнітафоны, прай-  
гравальнікі, якіх яшчэ ў прака-  
це недастаткова, цэлы месяц  
нельга выдаць людзям. Магчы-  
ма, ёсць сэнс хутчэй рамантава-  
ваць тавары пракату? Гэта вы-

гадна і пунктам пракату, і клі-  
ентам, і рамонтнай майстэрні.

Ля аднаго з пунктаў я ўбачыла,  
як у памяшканне ўносілі  
халадзільнік. Якія гэта былі па-  
күты! Халадзільнік ніяк не  
празлазіў у вузенькія дзвёры.

— Наша памяшканне не пры-  
стасавана для пракату,— сказа-  
лі мне.

Дарэчы, памяшканні ўсіх пя-  
ці гродзенскіх пунктаў пракату  
на сваіх памерах невялікія  
(за выключэннем пункту пра-  
кату № 1), без спецыяльных  
складаў.

— Наш пункт пракату но-  
вы,— расказвала М. Ф. Жытке-  
віч,— але гляньце, якое ня-  
зручнае памяшканне.

Сапрауды, пункт № 5 ад-  
крыўся нядыўна, у новым мі-  
кіраёне. Ён быў запланаваны ў  
праекце будаўніцтва гэтага мі-  
кіраёна, знаходзіцца ў адным  
доме з цыбульняй. Але праек-  
ціроўшчыкі яўна пакрыўдзілі  
пракат: у парайнанні з вяліз-  
най залай цыбульні ён выгля-  
дае маленькім і цесным. Шука-  
ла я яго вельмі доўга, хаця і  
мела дакладны адрес. Калі пы-  
талася ў сустэречных жанчын,  
дзе пункт пракату, тыя паціска-  
лі плячыма. I мне падумалася:  
а што ведаюць жыхары горада  
аб пунктах пракату? Пра ўмо-  
вы пракату, пра тое, што за  
доўгатэрміновае карыстанне  
рэчамі цэны ніжэйшыя, што на  
некаторыя тавары ўстаноўлены  
сезонныя цэны?

Мы можам калі-нікалі су-  
стрэць рэкламу таго ці іншага  
магазіна або тавара. Рэкламы

пунктаў пракату не сустрэнеш.  
А шкада.

У некаторых гарадах рэспуб-  
лікі пракат рэчай прыносіць  
страты. Ён да нядыўняга часу  
быў нерэнтабельным і ў Грод-  
на, але ў мінульым годзе пры-  
нёс невялікі прыбытак, а сёле-  
та даход яшчэ больш павялі-  
чыцца. Як сказаў дырэктар  
гарбыткамбіната М. В. Рамашэ-  
віч, за кошт набыцця новых  
тавараў (у 1971 годзе было  
куплены тавараў на 35 тысяч  
рублёў, а ў 1973 будзе набы-  
та прыкладна на 100 тысяч), за  
лік падбору кадраў (зараз у  
пунктах пракату працујуць са-  
праўдныя ініцыяタры гэтай  
справы), за лік адкрыцця новы-  
х пунктаў (гарсавет ідзе на-  
сустрач).

Значыць, і гэту галіну бы-  
тавога абслугоўвання насе-  
ніцтва можна зрабіць выгаднай  
і рэнтабельнай. Трэба толькі  
больш уважліва заняцца ёю,  
вырашыць складаныя і менш  
складаныя пытанні, якія стаяць  
на шляху яе развіцця. Гэта да-  
тычыцца не толькі Гродна, але  
і ўсіх гарадоў нашай рэспублі-  
кі, дзе ёсць пункты пракату  
тавараў.

...Вярнуўшыся ў Мінск, я  
зайшла ў пункт пракату № 12.  
Уваход у невялікае памяшканне  
(раней тут быў магазін га-  
родніны) завалены каробкамі.  
На паліцах сіратліва стаяла не-  
калькі талерак, прыёмшчыца  
сядзела ў крэсле і сумавала.  
I мне расхацелася пытацца ў  
яе, ці ёсць тут патрэбная мне  
рэч.

С. КУЛІНКОВІЧ



Фотаэцюд Н. Максімовіча.

Добры дзень, дарагая рэдакцыя! Піша вам Галія. Мне 19 год. Я працую ў Мінску на радыёзаводзе. Мусіць, гэта неразумна, што я не могу трymаць свае думкі пры себе, але я больш не могу. Руки апуснаюцца, як падумаю, што я непрыгожая. Самая непрыгожая з усіх. Я хачу, каб мяне нахалі таною, якая я ёсць. Але гэта нязбытная мара. Часта па гораду гуляюць шчаслівія парачні, і мне робіцца невыносна балюча. Хіба я не заслужыла шчасце? Чаму падманваюць толькі мяне, смяюцца толькі з мяне, разыгрываюць толькі мяне?

Аднойчы я пайшла ў парк Чалюскінцаў на танцы. Мяне за- прасіў хлопец танцеваць, потым праводзіў дадому, хаяці было далёка. Мы сядзелі з ім каля майго дома ледзь не да самай ра- ніцы. Ён так шчыра са мною гутарыў... Расказваў пра сваю дзяўчыну, што яна яго не дачанала і выйшла замуж за другога, хаяці пісала яму пісьмы. Не паверыць яму было немажліва. Потым назначыў спатканне і не прыйшоў. І да гэтай пары яго мяня, хоць прайшло ўжо трэ тыдні. Навошта ён тан подла мяне падмануў? Дык я ж яму верыць, ужо не можучы пра іншых? Тыя хоць не гаварылі тан шчыра. Ён сказаў, што працуе на аўтобусе Мінск—Брэст, у 8-м аўтапарку. Хаяці ведаў, што я добра ведаю, што танога аўтапарна мяня. Яму больш верыць нельга. Ён жа не стрымай слова. А колькі іх таніх яшчэ ёсць на белым свеце. Я вас вельмі прашу апублікаваць маё пісьмо. Хай адгукнунца на яго!

Галія.

**М**ы публікуем Ваша пісьмо, Галія. Не дзеля таго, вядома, каб на яго адгукнүцься той, чыйго водгуку Вы, натуральна, чакаеце больш, чым чыйго-небудзь іншага. Ды ён, бадай што «адгукнүцься» ўжо досыць красамоўна. Але не ён мяне ў дадзеным выпадку хвалюе. Мяне, Галія, хвалюеце Вы. Чаму? Па стараюся растлумачыць.

Наколькі я зразумела з Вашага пісьма, Вы ведаеце гэтага чалавека не намнога больш, чым я. Ну, патанцовалі, ну, пагамілі добра, па шчырасці, пасядзелі да раніцы. Адкуль жа ўзялася ўпэўненасць, што менавіта гэтага чалавека Вам трэба шукаць з такім адчаем і ўпартасцю? Вы ж упэўнены, што ён Вам салгаў, салгаў дробна, ляніва. Хіба мала Вам гэтага, каб рашуча выкрасліць яго з ліку сваіх знаёмых і парадавацца, што гэткае сумніцельнае знаёмства абарвалася?

Здаецца, досыць. Але Вы, мяркуючы па ўсім, яго шукалі. Інакш адкуль упэўненасць, што ў горадзе мяня аўтапарка пад такім нумарам? Цяжка паверыць, што Вы і сапрауды «ведалі, што такога парка мяня». Што ж Вам замінала выкрыць свайго субъеседніка ў хлусні? Я мяркую, што было крыху інакш: пра неіснаванне названага ім парка Вы даведаліся пазней, калі Ваш знаёмы не прыйшоў на спатканне...

Не, Галія, я збісім не збіраюся лавіць Вас на слове, падкрэсліваць чырвоным алоўкам лагічныя хібы Вашага пісьма; свае пачуцці мы рэдка здольны аналізуваць у момант іх напалу. Гэта мы робім пазней, адышоўшы на дастатковую адлегласць у часе. Я і ўзялася прааналізуваць Ваша пісьмо збоку. Збоку і з пазіцыі узросту, які яшчэ добра памятае ўласнае юнацтва, але ўжо многае бачыць больш яскрава і глыбока. Бо я хачу,

каб ужо і сёння Вы не былі няшчасная, каб ужо і сёння ўця- мілі, што заняліся пошукам у пустаце.

Я не вазьмуся сцвярджаць з абсалютнай упэўненасцю, што Ваш знаёмы салгаў. Чаго не бывае ў жыцці! Ён мог захва- рэць, трапіць у бальніцу, яго маглі паслаць у непрадбачаную камандзіроўку. Нарэшце, Вы маглі недачуць нумар яго аўта- парка. Усё магло быць. А ў вашым пісьме мяня і ценю трывогі: «А ці не здарылася з ім бяды? Ён жа шафёр, а дарога, што мі кажыце, поўная нечаканасцей...» Нічога такога ў Вашым пісьме мяня. Ні ў тэксле, ні ў падтэксле. Наадварот, ёсць там катэгарычнае сцвярджэнне, што ён «подла падмануў», падма- цаванае шырокім абагульненнем: «...Колькі іх такіх яшчэ ёсць».

Што гэта азначае? Гэта азначае, Галія, перш за ўсё тое, што ў Вас самой мяня і звання колькі-небудзь цёплых пачуццяў да гэтага чалавека. Ды і адкуль ім узяцца, гэтым пачуццям? Што Вы ведаеце пра таго, каго шукаеце? Што ён танцуе доб- ра? Ці — дрэнна? Ці — так сабе? Ці — тое, што ён хораша гава- ру пра сябе? А ці шмат Вы бачылі людзей, якія б першаму сустрэчнаму гаварылі пра сябе дрэннае? Гэта ж толькі блізкім сябрам мы давяраем спавядальнасць сваіх маральных пера- падлікаў: «Божа, як жа я ненавіджу сябе!..»

І не таму, Галія, я загаварыла пра пустату, што пусты аб'ект Вашых шкадаванняў. Якраз пра яго я не могу сказаць нічога, бо не ўпэўнена да канца ў яго вераломстве. Але Вы, абсалютна ў тым упэўненая, не маючи нават падабенства добрых, пяшчотных пачуццяў да яго, Вы працягваеце яго шукаць. Хіба гэта не пошук у пустаце? Не, я не хачу Вас дакараць. Я хачу з Вамі падзяліцца некаторымі думкамі, якіх Вы з прычыны крайнія маладосці гадоў можаце і не ведаць.

Ці вядома Вам, напрыклад, што маладосць наогул схільная да гіпербл? У юнацтве мы ахвотна і шмат перавялічаем. Сваю непрыгожасць і сваю прыгажосць. Няўязкі ўласнага асабістага жыцця і непаладкі жыцця, што акружает нас. Мы ўзводзім у бясконца высокую ступень той факт, што да нас не з'явіліся на спатканне, і выходзім на сур'ёзныя абагульнен- ні: «Колькі іх яшчэ такіх...» Колькі? Скажу Вам адразу: шмат. Шмат такіх, хто не даражыць сваім словам, хто забаўляеца чужымі пачуццямі. Шмат такіх. Ва ўсякім выпадку, мяняла. І ўсё-такі, ўсё-такі зусім не большасць. Дык навошта Вы пра- цягваеце свой пошук там, дзе заведама нічога не расце?

Я скажу Вам, навошта. Вам хочацца кахаць. Хочацца, каб кахалі Вас. Гэта праца кахання, гэта нецярпівасць сэрца нават больш сталых людзей іншы раз штурхает на ўчынкі, далёкія ад ідэальнаага. І тады, мусіць, вельмі патрэбна заклікаць на дапамогу розум, паверыць розумам сваё нецярпівасць сэрца, якое прагне шчасця. Не скажу, што гэта лёгка. Нават і ў ста- лым узросце такое дaeцца не лёгка, не заўсёды і не кожнаму. А калі нам дзевяцінцацца, сэрца рве пастронкі цвярозай раз- вагі, пачуцце бяжыць наперадзе розуму, а потым горка аплака- вает свае крыўды, страты і памылкі.

Разумееце, Галія, не таго я дамагаюся, каб скласці нейкую інструкцыю па ўзгадненню пачуцця і розуму. Памылкі не- пазбежныя. Жыць і не памыляцца немагчыма. Чым больш значна, смела і ярка жывеш на зямлі, тым часцей і цяжэ памыляешся, тым больш церпіш страт. Чым больш упарты шу- каеш, тым часцей збіваешся з дарогі. А калі добра ведаеш, чаго шукаеш і чаго хочаш, то непазбежна і рашуча вяртаешся з выпадковай сцежкі: у цябе ёсць арыенцір, які рана ці поз- на, але беспамылкова паказвае, што ты збіуся з тропу, шукаеш не там.

Такім арыенцірам у пошуках кахання, калі ўжо мы з Вамі гутарым пра каханне, з'яўляеца абавязковое пачуццё павагі да чалавека, чыйго кахання мы дабіваемся, упэўненасць у тым, што і ён паважае, шануе і па-чалавечы шкадуе нас, беражэ наша самалюбства, нашу гордасць. Я не сцвярджаю, Галія, што павага абавязковая павінна прывесці да кахання. Але я сцвяр- джаю і, пакуль жыву, не стамлюся сцвярджаць, што без павагі, без шкадавання, пяшчоты і дабраты да чалавека не можа быць не там.

Ці паважае Вас чалавек, які ўжо з першага кроку, як лічыце Вы, ашукаў Вас? Ці паважаеце Вы яго, не ведаючы пра яго нічога, апрача гэтага падману, які перакрэслі тое добрае, светлае, што было паміж вами з вечара да світанку? Адзінага вечара і адзінага світанку! Зрэшты, ці дастатковая паважаеце Вы і сябе самую, калі так пакорліва згаджаецеся прыняць і

прызнаць сваёю «фатальную метку»? «Самая непрыгожая з усіх...» Ці не азначае гэткай пакорлівасць згоду на некаторае адступленне ад сваіх жыццёвых патрабаванняў і сваіх маральных прынцыпаў: «Чаго, маўляў, даражыцца, калі не нарадзілася прыгожай?»

«Калі нарадзілася прыгожая, дык будзеш век шчаслівай...» «Не нарадзіцца прыгожай, а нарадзіцца шчаслівай...» Якой прыказы верыць? Што тут праўда і што няправда? Асабіста я аднеслася б крытычна як да першай, так і да другой. Ні ад каго з нас не залежыць, якім нарадзіцца. Раўнадушная прырода лепіць нас, не зірнуўши. Ёй усё роўна, якія ў нас атрымаюцца вочы, якія валасы, які нос. І, нарадзіўши аднойчы непрыгожымі, мы ўжо не зробімся красунямі ablіччам і паставай. Тоесе, праўда, могуць зрабіць намаганні краўцоў, цырульнікаў, касметолагаў. Хаця іхнія магчымасці вельмі жорстка абмежаваны арыгіналам. Але ёсьць харство, над якім маем уладу мы самі. Ёсьць харство, мацнейшае за ўсякія акаличнасці, мацнейшае за час...

Я кажу пра харство, апетае паэтам Мікалаем Забалоцкім у яго цудоўным вершы «Непрыгожая дзяўчынка». Верш канчается такімі радкамі:

И пусть ее черты нехороши  
И нечем ей прельстить воображенье,  
Младенческая грация души  
Уже сквозит в любом ее движенье.  
А если так, то что есть красота  
И почему ее обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Харство нашай душы... Яно ў нашай дабраце, сумленнасці, чуласці, шчодрасці. Але яно яшчэ і ў гордасці нашай, у пачуцці ўласнай годнасці, усведамленні ўласнай каштоўнасці. Такая душа не толькі беражэ ў чысціні сябе самую, яна абавязкова шукае сябе падобную. І толькі сябе падобную. На меншае яна не згодна. Яна не пойдзе на «кабы што», каб абы хто шпацыраваў з табою парачкай, пад ручку. Не абы хто, а Ен, адзіны, у высокасці душы якога ты гатова прысягнуць, даць адсячы руку. Тую самую, пад якую ён вядзе цябе, сваю адзінью, па гораду.

І ўсё гэта зусім не азначае, што няма памылкі, што твой сённяшні трывумфальны праспект не акажацца выпадковай бакавой і глухой сцяжынкай, на якую цябе завабіў пошук кахання. Але гэта будзе пошук не ў пустаце. Бо ты ўсур'ёз і глыбока ўпэўнена, што ён і ёсьць твой адзіны, каханы. Ты пра яго ўжо так многа ведаеш, і ўсё, што ты ведаеш, напаўняе тваё сэрца павагай, пяшчотай да яго, гордасцю за яго. Ты прад'явіла ўжо да яго ўсе свае патрабаванні, і ён адказаў на гэтыя патрабаванні — шчырым і адкрытым позіркам ён супстрэў твой шчыры і адкрыты позір...

«Не нарадзіся прыгожай, а нарадзіся шчаслівай». Нарадзіся шчаслівай... А што гэта такое? Як шчаслівы білет у латарэ? Не, калі харство наша не залежыць ад нашай волі, дык пра шчасце такога не скажаш. Тут няма і не можа быць нічога фатальнага, загадзя прадвызначанага. Калі шчасце наша не залежыць ад харства нашай знешнасці, дык яно ў вельмі вялікай меры, калі не сканаць цалкам, залежыць ад нас саміх. Але для таго, каб «навучыцца быць шчаслівым», трэба вучыцца гэтаму. А гэта школа цяжкая, доўгая, яна патрабуе ад нас не толькі жадання быць шчаслівымі, але яшчэ і ўсведамлення немагчымасці, калі не ганебнасці, сурагату шчасця, «шчасця абы з кім».

Не ведаю, Галія, ці такая Вы непрыгожая, як стараецца на-  
малываць у сваім пісьме, напісаным, мусіць, пад уплывам гор-  
кай мінuty. Дапускаю, што Вы сапраўды не Джына Лолабры-  
джыда і не Эліна Быстрыцкая. Таксама як велізарная большасць жанчын на зямлі — не зоркі экрана і не славутыя манекеншчыцы. Яны — праста жанчыны. Нехта маладзейшы, нехта старэйшы. Красуні, праста мілыя, звычайнія і непрыгожыя... Проста жанчыны. І ўсе хочуць шчасця. Усе ў аднолькавай мере-  
ры маюць права на шчасце. І калі б гэта было магчымы і пад-  
давалася планаванню, як вытворчасць той ці іншай прадукцыі на душу насельніцтва, кожная жанчына атрымала б сваю за-  
конную долю. Але шчасце, Галія, гэта якраз тая «прадук-  
цыя», якую кожны з нас выпрацоўвае для сябе сам. І красуні,  
і звычайнія, і зусім непрыгожыя. Тут ужо не можа быць ней-  
кіх загадзя вызначаных норм. Калі чалавек не спасцігнуў, у чым заключаецца сапраўданне шчасце, вы можаце даць яму ўсе знешнія акаличнасці шчасця, а ён не адчуе сябе шчаслівым і не здолеет даць шчасце іншаму. І калі народ прыдумаў пры-  
маўку, што кожны з нас каваль уласнага шчасця, то ён, напэу-  
на, меў на ўвазе якраз гэту цяжкую, доўгацярлівую школу шчасця, якую можа і здольны праўсці кожны з нас без ніякага выключэння, у тым ліку і Вы, Галія.

I. КЛІМАШЭУСКАЯ

## ДЛЯ ЖАНЧЫНЫ-МАЦІ

Нідаўна Савет Міністраў СССР прыняў пастанову «Аб паляпшэнні забеспечэння дапамогамі па цяжарнасці і родах і па догляду хворага дзіцяці». Гэтай пастановай прадугледжана выплочваць жанчынам — работніцам і служчым, у тым ліку тым, хто не з'яўляеца членам прафсаюза, і жанчынам — членам калгасаў, дапамогі па цяжарнасці і родах у размеры поўнага заработка, незалежна ад працягласці працоўнага стажу. Выплата дапамогі за дні водпуску па цяжарнасці і родах па гэты норме ўводзіцца з 1 снежня 1973 года.

Устаноўлена, што бальнічны лісток і дапамога па догляду хворага дзіцяці, якое не дасягнула 14 гадоў, павінны выдавацца на першыя, на працягу якога дзіця мае патрэбу ў доглядзе, але не больш чым на 7 календарных дзён. Пры гэтым адзінокім маці, удовам і разведзеным жанчынам бальнічны лісток і дапамога па догляду хворага дзіцяці, якое не дасягнула 7 гадоў, могуць выдавацца на тэрмін да 10 календарных дзён. Указаны парадак выдачы бальнічных лісткоў і дапамогі па догляду хворага дзіцяці ўводзіцца пачынаючы з 1 снежня 1973 года паступова ў залежнасці ад раёнаў краіны.

Гэтая пастанова — яшчэ адно сведчанне клопатаў Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы аб жанчынне-маці і дзіцяці. З першых дзён свайго існавання наша дзяржава акружала жанчыну-маці павагай і падтрымкай, імкнучыся, каб насы дзеце раслі здаровыя, дужыя, шчаслівія.

Ужо ў верасні 1918 года Савет Народных Камісараў выдаў дэкрэты «Аб узмацненні дзіцячага харчавання» і «Аб фондах дзіцячага харчавання», якія загадвалі ўсім харчовым арганізацыям выдаваць пайк першай катэгорыі маці, якія кормяць дзяцей грудзьмі. Уводзіліся асобныя карткі для дзяцей, прадугледжвалася стварэнне на месцах спецыяльнага фонду дзіцячага харчавання.

У маі 1919 года пытанне аб харчаванні дзяцей аблікаркоўвалася Цэнтральным Камітэтам партыі. Неўзабаве пасля гэтага, 17 мая, У. І. Ленін падпісаў дэкрэт «Аб бясплатным дзіцячым харчаваннем». Толькі ва установах Народнага Камісарыята аховы здароўя і Наркамасветы ў 1920 годзе бясплатна атрымала харчаванне 298.069 дзяцей, а ўсяго па краіне — паўтара мільёна.

У першыя індустрыялізацыі і калектывізацыі краіны УЦВК і Саўнарком РСФСР прынялі пастанову «Аб ясельным абслугоўванні дзяцей у горадзе, прымесловых цэнтрах, саўгасах, МТС і калгасах». Гэта актыўізавала працоўную дзейнасць жанчын, спрыяла значнаму росту сеткі ясліяў.

Яшчэ ішла вайна, калі Прэзідый Вярхоўнага Савета СССР выдаў Указ «Аб павелічэнні дзяржаўнай дапамогі цяжарным жанчынам, мнагадзетным маці, узмацненні аховы мацярынства і дзяцінства, аб устанаўленні ганаровага звання «Маці-герайня» і зацвярджэнні ордэна «Мацярынская слава» і медаля «Медаль мацярынства». Водпуск па цяжарнасці і родах работніцам і жанчынам-служчым павялічваўся з 63 да 77 календарных дзён. Гэтыя заканадаўчы акты, абраходаваны 8 ліпеня 1944 года, у цяжкую для нашай краіны пару, паказаў, якія вялізныя клопаты праўляе сацыялістычнай дзяржаве аб умацаванні сям'і, аб здравоўі маці і дзіцяці.

Першага красавіка 1956 года быў уведзены ў дзеянне Указ Прэзідіума Вярхоўнага Савета СССР «Аб павелічэнні працягласці водпускаў па цяжарнасці і родах». Водпуск па цяжарнасці і родах для жанчын-работніц і служчых павялічыўся да 113 календарных дзён: 56 дзён да родаў і 56 дзён пасля родаў з выдачай за гэты першыя дапамогі па ўстаноўленым размеры.

Велізарная ўвага ўдзелена ахове здароўя маці і дзіцяці ў рацэннях XXIV з'езда КПСС, якія паслядоўна ўласабляюцца ў жыцці. Устаноўлена шмат прывілей для маці, якая мае маленькіх дзяцей: яна можа ўзяць дадатковы водпуск для догляду дзіцяці, пакуль яму споўніцца год, і за ёю захоўваецца месца работы. А чым змерыць тыя вялікія клопаты дзяржавы аб стварэнні шырокай сеткі дзіцячых садоў і ясліяў, школ, школ-інтэрнатаў, лясных школ, плянерскіх лагераў і іншых дзіцячых установ!

І ўсё гэта ў імя адной мэты — у імя здароўя і радасці маці і дзіцяці, шчасця кожнай сям'і.

М. КАЗЛОУ

### —3

А ТАКІ боршч  
не шкада і «пя-  
цёркі»...

— Гэта што,  
намёк на дабаўку? — пажартавала Люда, а ў самой у душы зноў варухнуўся прытоены неспакой за заўтрашні дзень. Што скажуць — ці проста падумаюць — тыя незнаёмыя людзі, перад якімі яна, малады повар, будзе трывама экзамен?..

«Чаго так хвалявацца? — супакойвала яна сябе.— Калі што будзе і не так, усё ж зробяць нейкую скідку на першы раз...»

Але штосьці не давала пагадзіцца з такім суцяшэннем.

слязінка на шчацэ прымусіла загадчыцу пашкадаваць аб заўшне суроўым тоне.

— Не выходзіць у мяне, Людміла Віктараўна.

І не самавучка ж — кулінарнае вучылішча скончыла. Але што скажаш людзям, як паглядзіш у очы, калі падасі ім вось такі абед?

Перш чым падпісаць заяву Ані аб звольненні, Людміла Віктораўна не раз становілася побач з дзяўчынай ля катла.

— Перцу больш не трэба... Цыбулю і моркву кладзі пазней, каб вітаміны не выварыліся... Пакаштуй, мо солі малавата...

Кажуць, і зайца можна наву-

ежу найтанчэйшым водарам і смакам, які адпавядаў бы самым патрабавальным густам? Таямніцы прафесіі адкрываюцца не адразу. Колькі пакутлівых дзён (і начэй!) міне, пакуль спасцігнеш навуку, як прыгатаваць гуляш з самым апетытным пахам або сырнікі, што самі растаюць у роце. Ці ўдаецца гэта кулінарам становівай № 27, пра якую мы вядзем гаворку?

Будынак сталовай узводзілі даўно, і ў парадунні з сучаснай архітэктурай, скажам адразу, ён моцна прайграе. Аднак, калі два гады таму назад Людмілу Віктораўну Герман прызначылі сюды загадчыцай, дум-

Над столікамі ўзнімаецца апетытная духмяная пара. І, хоць ня ёмка турбаваць у такі момант, бярэм некалькі інтэрв'ю на хаду, па некалькі слоў.

— Падабаецца. Смачна, разнастайна.

Такую думку выказаў Вячаслав Фаміч Асадчык з пашырочнага цэха фабрыкі імя Тэльмана.

— Усё вельмі смачна. Я хаджу толькі ў гэту сталовую (Вайцяховіч Тамара Міхайлаўна).

— Нічога не скажаш — смачна і добра! (Кампар Валянціна Іванаўна, Чарлова Ніна Іванаўна).

Пэўна, было б не зусім пра-

## Хачу быць поваром

— Ды не перажывай ты, — пасмейваючыся, сцяшаў Люду муж.— Калі раптам і «зрэжуць» — нічога страшнага, пекракаліфікуешся. І ўсёя бяды.

Як нажом па сэрцу паласнула...

Той дзень, якога так баялася Люда, аказаўся шчаслівым. Яе хвалілі, а нейкі расчулены аспірант нават падзяку напісаў у книгу водгукаў за смачны абед.

Мо таму, што давялося перажыць ёй гэта самой, Людміла Віктораўна заўсёды так уважліва прыкімяче, як паводзяць сябе повары-навічкі. Гэта заўсёды было радаснай знаходкай, калі заўважала ў маладога работніка знаёмую ёй самой трывогу і неспакой за сваю справу. Толькі каб не раўнадушнасць — яе Людміла Віктораўна баялася.

Не ўсё залежыць ад аднаго жадання і старнасці. Патрэбен яшчэ і талент, хача некаторыя ліцаць, што такое гучнае слова стасуеца толькі да працы вучонага або артыста, пісьменніка ці мастака.

...Як заўсёды, раніцай на кухні — проба. Пакаштавала суп і строга глянула ў очы маладой повары:

— Для людзей гэта ці для каго, Аня?

Хацела сказаць яшчэ штосьці — і асеклася. Хоць і паспела адварнуцца дзяўчына, але

чыць запалкі запальваць. Але трэба, каб і вучань прыклаў не менш старання, чым настаўнік. У Ані такога старання яўна не ставала.

Як ёй там працуеца на заводзе? Неяк заходзіла, казала — работа падабаецца. Значыць, не ляжала душа да тae справы, што выбрала спачатку...

Жававая, вясёлая непаседа Соня Валасач прыйшла ў сталовую рабочай на кухню. Мыла посуд, катлы, шаравала пліты. І не прапускала выпадку забегчы ў гарачы цех, дзе ля катлоў увіхаліся повары. Здаецца, што ёй да таго, як чаруюць над смажанінай або галубцамі. Выпадзе вольная хвілінка — адпачні. А Соня — яна і пасля работы ў гарачы цех бяжыць. І — неяк па сакрэту Людміле Віктораўне: «Хачу на повара навучыцца»...

Усмешка затрымліваецца, доўга блукае па твару загадчыцы. Усё гэта сёння ўжо успамін, яго неадольна захінае заслона часу. Успамін — бо сёння з Дошкі гонару трэста сталовых Фрунзенскага раёна горада Мінска спакойна і крыху задумліва глядзіць на шырокі прасцяг тая самая Соня — лепшы повар.

Ці ўсе ведаюць, які вялікі цуд — згатаваць смачную страву, скласці меню, каб яно ніколі не надакучыла, напоўніць

кі яе займала не архітэктура, а больш элементарныя рэчы. Ад шэра-бруднай фарбы на сценах неяк адразу рабілася сумна, цементавая падлога ў калідорах здавалася чорнай (мыці ці не — адно і тое). На кухні — яшчэ горш. Столъ чорная, аbstаляванне даўно прасцяглося на заслужаны адпачынак.

У вядомай казцы Золушка ператвараеца ў чароўную прыгажуню. У казках — усё магчыма і ўсё проста. Махнүч чароўнай палачкай — і вырас палац. Сталовая № 27 у палаце не ператварылася. Але раптам стала светла і ўтульна. І (улічыце, гэта зусім не дробязь) перасталі паступаць скаргі. За год — ніводнай.

Раптам? Ну, не зусім. Раптам — гэта ў казках. А тут было, як і належыць: складаліся каштарысы, заключаліся дагаворы. Былі баталіі, спрэчкі. З тымі ж будаўнікамі, у трэсце. Наведвальнікі пра гэта наўрад ці ведалі. Але затое належным чынам ацанілі відавочныя змены — сцены пакрыла светлая кафля, цемент у калідорах замянілі пліткай. На кухні паявіліся электракатлы і сквароды, шафы для смажання, халадзільнае аbstаляванне. У меню ўсё часцей пачалі паяўляцца беларускія нацыянальныя стравы.

З сямі раніцы і да восьмі гадзін вечара ідуць сюды людзі.

вільна падвесці ўсё да адной думкі: вось прыйшла ўсталовую новая загадчыца — і дамаглася ўсяго толькі сама. Але, як кіраўнік, яна зрабіла галоўнае: накіравала намаганні ўсяго калектыву па правільному рэчышчу.

— Ці сустракалася я з несправядлівасцю?

Ясновокая, па-жаноцку прывабная, Людміла Віктораўна глядзіць праства ў очы.

— Не давялося.

Паўза. Хвіліна засяроджанасці і роздуму.

— Думаю, усё залежыць ад сябе. У нашым калектыве, напрыклад, так: пра ўсё гавары шчыра і адкрыта. На крытыку не крыйдуй. Сам што ўбачыш дрэннае — не маўчи або не кажы толькі каму-небудзь «на вушка». Калі ўсё вось так — чэсна і адкрыта — тады не будзе і несправядлівасці.

І завядзёнка такая — усім падушы. Но і ў ёй таксама адзін з сакрэту еднасці калектыву, яго зладжанай і добрай працы?

Толькі ці варта наогул шукаць нейкага сакрэту ў тым, што чалавек сумленны, шчыры, адданы. У працы, у асабістым жыцці, у адносінах да людзей.

Ва ўсякім выпадку, сама Людміла Віктораўна шчыра пеканана, што іначай жыць нельга.

С. МАСЕВІЧ

# БАБІНА ЛЕТА

Сівізна, нібы лёгкае павуцінне бабіна лета...  
Мы зауважылі яе адразу, як толькі Домна Рыгораўна зайшла ў пакой. Зауважылі і здзівіліся: жанчына ж зусім яшчэ маладая.

— Колькі ж вам гадоў?

— Сорак дзесяць,— адказала яна.— Не верыце?..

Сорак дзесяць ніяк нельга было даць. Яна выглядала значна маладзейшай і ў адказ на наша здзіўленне ўсміхалася так, быццам было ў яе на сэрцы нешта сваё, патаемнае: і радаснае, і горкае.

\* \*

Домне Каспяровіч ішоў дваццаць першы год, калі яна атрымала пахавальню на мужа. Да канца вайны заставалася два месяцы.

...Прывёў у прытомнасць плач Рыгоркі. Паднялася з ложка, выцерла хусцінкай слёзы. Свякроў сядзела каля печы, утаропіўшыся ў адну кропку. Яна, здавалася, нічога не бачыла і не чула.

Домна Рыгораўна падышла да калыскі.

— Не спіцца, сынку? А я табе зараз малачка дам. Баю-бай спяю...

Трэба было жыць, гадаваць сына. І хоць падступаў часам горкі камяк да горла, Домна не давала роспачы ўзяць верх над сабой.

\* \*

З райцэнтра Домна Рыгораўна вярнулася позна. Рыгор ужо быў дома.

— Паказвай, маці, свой ордэн!

Яна разгарнула белую хусцінку, падала сыну невялічкую скрынечку.

— Вялікія твае заслугі, мама,— сказаў Рыгор,— ордэн Леніна.

А яна перабірала ў памяці год за годам, якія працавала на свінаферме. Успоміналася ёй, як вярнулася аднойчы позна з работы, лягла спаць, а заснуць не змагла. Прыйбегла на ферму недзе а чацвертай гадзіне раніцы.

— Так і ёсць,— пляснула рукамі.— Захварэлі свінні...

І ўсю дарогу, пакуль ішла да ветэрынарнага ўрача, дакарала сябе:

— І як я з вечара не здагадалася? Елі ж яны зусім без апетыту...

Паспела ў час. Ветурач сказаў:

— Нічога з імі не здарылася б і праз дзень.

Памаўчайшы, зазначыў:

— У такіх людзей, як вы, Домна Рыгораўна, не здарылася б...

Колькі такіх нагод у яе жыцці...

\* \*

Ледзь прыкметная ўсмешка блукае на вуснах.

— Майстрам быць лёгка. А вось калі табе кармы ў час на ферму не падвязуць — адным майстэрствам свіней не накорміш.

— А што, здараюцца такія выпадкі?

— Бываюць. Толькі я не сяджу склаўшы руки. Падбухтору сябровак — і да загадчыка свінафермы. Нашто ўжо наш Аляксей Іванавіч Дробат чалавек з хітрынкай, адгаворвача ўмее, а калі зауважыць нашу дзелегацыю — здалёк падае голас:

— Ціха, жанчынкі, ціха! Даю каманду. Усё зраблю, як мае быць...

\* \*

Сакавіцкае сонца і вецер растапілі снег, трактары разблілі дарогу. Каб дабрацца з Жамайдзякоў у Мілейкі, трэба было запрагаць у санкі каня. Ехалі разам з ветурачом саўгаса «Мілейкі» Паўлам Сямёновічам Гоўшам. Успомнілі Домну Рыгораўну.

— Настойлівая, няўримлівая жанчына,— казаў ён.— Каб і хацеў хто адмахнуцца ад яе заўваг — дык не ўдасца. Даб'еца свайго Домна, не адступіць. Да людзей заўсёды з душой. Захварэ свінарка ці так хто дапамогі папросіць — нікому не адмовіць, кожнага выручыць. І дома ў яе парадак. Хату новую збудавалі. Сын Рыгор шафёрам у нас працуе.

\* \*

Яна стаіць перад нашымі вачыма такой, як была ў той ціхі і цёплы вераснёўскі вечар. Лёгкая сівізна ў валасах, першая павуцінка якой з'явілася яшчэ тады, калі яна, выплакаўшыся, стаяла над калыскай і думала, што яму, сыну, ніколі ўжо не давядзеца ўбачыць свайго бацьку...

Домна Рыгораўна ажыўлена расказвала пра сваю работу, і вочы яе свяціліся радасцю.

І раптам спынілася, прыслухоўваючыся: з рэпрадуктара лілася песня:

Клённы выкрасили город  
Колдовским каким-то цветом,  
Это значит — очень скоро  
Бабье лето, бабье лето...

Домна Рыгораўна пажартавала:

— Вось настала і для мяне бабіна лета.

І ўсміхнулася патаемна: радасна і горка...

Івацэвіцкі раён.

П. МЕРГЕС,  
М. РАДЗЮК

## НОВЫЯ КНІГІ

Уладзімір Савіцкі. Ні мінуты спакою. Гэта зборнік дакументальных апавяданняў, напісаных удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны на аснове асабістых успамінаў. Аўтар знаходзіўся на фронце з першых дзён вайны да ўзяцця рэйхстага. Гэта книга пра тых, з кім аўтар разам ваяваў, пра тое, што бачыў на свае вочы. Усе прозвішчы і падзеі навыдуманыя.

Героі гэтых апавяданняў — салдаты, сержанты, афіцэры. Аўтар піша пра мужнасць і адагу байкоў і камандзіраў, пра іх патрыятызм, пра ўсіх тых, хто вынес на сваіх плячах цяжкія вайны.

Фядот Калінін. Цэнтр выклікае Мінск. Былы камандзір спеցгрупы, а пазней атрада расказвае, як у акупаваным Мінску ў 1942—1944 гг. падпольшчыкі аказвалі вялікую дапамогу армейскім разведчыкам. Рызыкуючы жыццём, яны збралі звесткі аб колькасці і ўзбраенні фашистскіх часцей, здабывалі самую разнастайную інфармацыю аб задумах і дзеяннях акупантатаў.

Не ўсе падпольшчыкі дажылі да светлага дня Перамогі. Пратык, хто жыве і каго ўжо няма з намі, піша аўтар.

Валянцін Лукша. Споведзь. Валянцін Лукша ўжо знаёмы чытчу па зборніках «Гарады нараджаюцца сёння», «Атава», «Аркестр».

«Споведзь» — новая паэтычная кнішка маладога аўтара. Сыноўнія любоў да Радзімы, да роднай зямлі, трывога за лёс свету, за лёс свайго пакалення — галоўныя тэмы вершаў і пазэм, якія склалі гэты зборнік.

Вячаслаў Марозаў. Калі пратрубілі трывогу. Зборнік аповесцей.

У пагранатрадзе, які прыняў бой у першы дзень вайны, знаходзіўся выхаванец — дзесяцігадовы Алёшка. Пратыкі падвойг маленькага байца расказваецца ў аповесці «Дан Алешке боевой приказ».

Баявым справам юнага падпольшчыка мінчаніна Валодзі Шарбацэвіча, яго мужнасці і смерці за святую справу прысвечана аповесць «Володин фронт».

У маленькай вёсачцы пад Паставамі маладая настаўніца Ганна Пашкевіч адкрыла савецкую школу і ўсе вайны гады вучыла дзяцей. Пратык, што давялося перанесці настаўніцы і яе вучням, расказваецца ў трэцяй аповесці «Не взяли ребят в партизаны».

Чацвертая аповесць зборніка — «В разведку шел мальчишка» — прысвечана юнаму разведчыку-партизану Герою Савецкага Саюза Марату Казею.

Усе чатыры аповесці напісаны на дакументальным матэрыяле. Упершыню гэтая аповесці, якія раней выдаваліся асобна, сабраны ў адну кнігу.

Анатоль Грачанікаў. Грыва-найара. «Грыва-найара» — новы паэтычны зборнік Анатоля Грачанікаў, у які ўвайшлі вершы, напісаныя пазэм за апошнія гады.

Міхась Стравіцоў. Ядлоўца-вык. Гэта паэтычны дэбют Міхася Стравіцова, якога чытач раней ведаў як празаіка і крытыка. Гэта спроба лірычныхімі сродкамі раскрыць складаны духоўны свет сучасніка, дзе душэўная чысціня, вернасць чалавечаму прызванию праходзяць строгае выпрабаванне часам. У жанравых адносінах кніга даволі разнастайная: тут і верш-споведзь, і бытавая замалёўка, і філософская мініяцюра, і іранічны верш-экспромт.

# ШТО ТАКОЕ

Нашу размову пра жанры кіно мы пачынаем з меладрамы. Чаму? А вы гляньце, што робіцца ля кас кінатэатраў, у якіх дэмантруеца чарговая індыйская ці егіпецкая «слязлівая» стужка. «Хамраз», «Сангам», «Кветка ў пыле», «Нямы і каханне», «Хараство кахання», «Рамантычны праследвальнік» і дзесяткі іншых меладрам зарубежной вытворчасці на працы гадоў не сыходзяць з экранаў. Чым гэта вытлумачыць? Невысокім эстэтычным узроўнем гледачоў? Не, ён дастаткова вялікі. Нам здаецца, што тут даюць сябе адчуваць некаторыя аб'ектыўныя заканамернасці. У прыватнасці, здаровае і натуральнае імкненне кінагледачоў да разнастайнасці рэпертуару, не толькі жанравага, але і эмацыйнальнага. Нездарма яшчэ А. Даўжэнка гаварыў, што смутак, пакуты — гэтая самая рэальнаясць нашага побыту, як і аптымістычныя пачуцці. Мы ідзем на меладраму, дзе можна «перажываць», засмуціцца, палюбавацца на прыгожыя краявіды ці паслушаць такіх спевакоў, як Сара Манцель («Маё апошніяе танга») ці Рафаэль («Хай гавораць»).

Мы з вамі ў кіно і тэатрах глядзелі шмат меладраматычных фільмаў і спектакляў. Адны нам падабаліся больш, іншыя менш, але ўсе яны, хай сабе не надоўга, прымушалі нас хвалівацца, перажываць, а то і паплакаць. Гэта і зразумела. Бо паказ на экране пачуцця, перажыванняў дзейнічае на большасць гледачоў безадмоўна, бо кожны можа лёгка супаставіць тое, што ўбачыў у фільме, з нечым сваім, асабістым, інтывінтым, патаемным. Тому жанр меладрамы з даўніх часоў быў любімы і папулярны. Меладрамы пісалі А. М. Астроўскі («Без віны вінаватыя», «Беспасажніца»), Сухава-Кабылін («Вяселле Крачынскага») і многія, многія іншыя.

Вытокі меладрамы хаваюцца далёка ў глыбі стагоддзяў. У тэатры яна нарадзілася звыш 200 гадоў назад. Тады меладрама пакарыла єўрапейскі тэатр, выцесніўши з падмосткаў як вадэвіль, драму, так і глыбокую трагедыю. Меладраматызм першых пастановак быў у тыя гады прагрэсіўнай з'явай, бо змяшчай элементы пратэсту супраць феадальных форм класавага прыгнечання і класавай несправядлівасці. Але ішлі гады, і меладрама памалу стравіла сацыяльнае гучанне. Яе змест быў звужаны рамкамі сямейных, асабістых, любоўных адносін. У такім выглядзе яна і дайшла да нашых дзён, прадэмантстраўшы незвычайную жывучасць.

Вы, напэўна, заўважылі, што меладрамы надзвіва падобныя адна да адной, хаяцца маюць шмат рознавіднасцей. У стужках з гарадскога жыцця, у карцінах, у якіх дзея разгортаеца ў вёсцы, або ў экзатычным фільме, нават у музычнай меладраме заўсёды і ўсюды

Кадр з індыйскай меладрамы  
«Аданасць».



дзейнічаюць аднатаўпныя персанажы. Гэта, як правіла, пакрыўджаныя лёсам герайні ці герой, ганіцель-«зладзей» і высакародны абаронца. Калі ўся гэта «тройка» ў зборы, меладрама набывае закончаную класічную форму.

Гадоў пяць назад рэжысёр і акцёр Яўгеній Мацвеев паводле сцэнарыя Яўгенія Міцько на студыі імя А. П. Даўжэнкі паставіў меладраму «Цыган», якая мела поспех у гледача. Падкупляла ў гэтым фільме сапраўднае чалавекалюбства. Памятаце, у карціне расказваецца, як у гады вайны руская жанчына выратавала ад смерці цыганя. Толькі яна адна ведала, што яго маці загінула. Людзі ў сяле лічылі, што Ваня — так назвала герайні стужкі Клаўдзія Пухлякова выратавана ёю хлопчыка — яе сын. Але скончылася вайна, у сяло прыехаў былы франтавік — цыган Будулай. 16-гадовы Ваня здружыўся з кавалём Будулем. А Клаўдзію непакоіць гэта дружба, яна баіцца страціць хлопчыка, які стаў ёй родным.

Хутка рухаецца па наезджанай каліней меладраматычны сюжэт. Пасля ўсіх трывог, выпадковасцей, шчаслівых супадзенняў настаў дзень, калі Будулаю стала вядома праўда: ягоны вучань, памочнік у кузні, самы блізкі яму на хутары чалавек — яго сын.

У карціне «Цыган» ёсьць усе атрыбуты меладрамы. Тут рамантычнае каханне з першага погляду. Тут і нешчасліві лёс герайні. Ёсьць у стужцы і перажыванні, здольныя выклікаць у гледача слязу. Ну, чыё сэрца не здрыгненца, калі на экране фашысцкі танк расціскае цыганскую кібітку, а ля цела забітай маці плача нованараджанае дзіця.

Як у кожнай меладраме, у «Цыгане» лёсам людзей правіць сляпы выпадак. Выпадкова Будулай спыніўся менавіта на гэтым хутары. Выпадкова знайшоў магілу жонкі, выпадкова адшукаў сына.

Адсутнасць элементарных псхалагічных матывіровак і пераканаўчасці характэрных для меладрамы; механічны падзел герояў на добрых і дрэных, паказ перавялічаных эмоцый без тонкасцей і адценняў, сэнтименталізм спатрэбліўся аўтарам карціны «Цыган» для «спрашчэння» ўспрымання. Сапраўды, фільм просты і даходлівы. Героі яго нескладаныя. Наіўна і просталінейна абмаліваны іхнія характеристы. Тут звышсумленная герайні

Клаўдзія Пухлякова, якая ўрэшце наважылася адкрыць Будулаю ўсю праўду пра яго сына, і звышбесумленная герайні, старая шантажыстка Лушчыліха, якая доўгія гады вымагала ў Клаўдзіі гроши. Дзве фарбы — белая і чорная — тыповыя для меладрамы.

Праўда, у фільме «Цыган» няма трайдзійнага зладзея, жорсткага і жудаслагічнага. Але яго функцыю некаторым чынам выконвае Будулай. Бо для Клавы няма нічога страшнейшага за гэту самотнасць цыгана, які прыблукаў да сяла і можа разлучыць яе з прыёмным сынам.

Меладрама «Цыган» паставлена на моцнай літаратурнай аснове цікавым майстрам кіно Яўгеніем Мацвеевым. Ён сам сыграў ролю Будулая. Не дзіва, што гэта стужка мела шумны поспех.

Але наогул меладрама ў нас не ў пашане. А дарэмна. Гледачам патрэбна меладрама, вядома, не рамесніцкая, што спекулюе на іх пачуццях, а сапраўдная, якую можна па праву аднесці да сферы сапраўднага мастацтва. А пакуль што нашы студыі выпускаюць мала меладраматычных стужак, экран запоўнілі рамесніцкія вырабы. Гэтыя камерцыйныя карціны стараюцца «расчуліцца» гледача, «замілаваць» яго, спекулюючы на самых добрых пачуццях савецкага чалавека, сцвярджаючы, што высакароднасць і сумленнасць заўсёды ўзнагароджваюцца. Гэта і забяспечвае сімпатыі нашых гледачоў да многіх замежных «баявікоў».

Поспех замежных меладрам нярэдка абарочваецца пропаведдзю чужых нам поглядаў і маралі. А многія маладыя, нявопытныя гледачы ўсур'ёз гатовы прыняць іх фальшивыя страсці і падробленае рамантыку.

Сапраўднае мастацтва надоўга застаецца ў памяці — яно выхоўвае пачуццё прыгожага. А камерцыйная меладрама з яе слязлівым сэнтиментальным сюжэтам прытуляе гэта пачуццё і не дае гледачу нічога, апрача непраўдападобнай казачкі, якая нязменна канчаеца шчасліві. Мы за меладраму, што выхоўвае ў чалавеку вялікае, светлае пачуцце, якое кліча да лепшага жыцця. На жаль, у нас у кіно такіх меладрам вельмі мала.

Яўг. КРУПЕНЯ,  
В. СМАЛЬ,  
кандыдат мастацтвазнаўства

## МЕЛАДРАМА?

## Мама, пачытай!

Сурэн МУРАДЗЯН

### Працавітая сям'я

Заўсёды  
сям'я наша  
Справай занята.  
Над кнігай таўшчэзной  
Схілецца тата.  
Матуля  
Гартае вучнёўскія сышткі.  
Бабуля  
Для вязкі намотвае ніткі.  
Брат  
Вучыць старанна  
Дамашнія ўрокі.  
Мы ўсе —  
працавітыя,  
Не абівокі.  
Я  
Ляльку сваю  
Закалыхваю ў ложку.  
Ды толькі сама  
Засынаю патрошку.



Малюнкі С. Волкава.

### Пра царыцу

Прачнулася царыца.  
Царыцы больш не спіцца.  
Усклікнула царыца:  
— Вады падайце — мыцца!  
Ды ложак прыбярыце!  
Ды снеданне нясіце!  
Тварог або смятану  
І каштаваць не стану!  
Хутчэй, хутчэй бяжыце  
к блакітнаму Севану!  
І каб адтуль не смелі  
Вяртацца без фарэлі!  
Нашто мне канарэйка —  
пісклявая пяюшка!  
Хачу я, каб у клетцы  
круцілася жар-птушка,  
Каб песні мне спявала,  
Каб семкі з рук хапала!..

Ды мы ёй адказалі:  
— Цішэй, царыца-цаца!  
А можа ўжо даволі  
царыцы ленавацца!  
Устань і апранайся,  
Пі чай — ён не гарачы,  
Бо спознімся інчай  
Мы сёння ў сад дзіцячы!

Пераклаў з армянскай мовы  
Артур ВОЛЬСКІ



### Чаму лялька не расце

Лала

У мамы запытала:  
— Што з маёю лялькай стала?  
Я і гэтак,  
Я і так —  
Не расце яна ніяк.  
Ані плача,  
Не смеяцца  
І малою застаецца!

Мама кажа:

— Ты як след  
Кожны дзень ясі абед.  
Хлеба возьмеш  
І да хлеба —  
Ды расцеш сабе як трэба.  
Ну, а з лялькай —  
Вельмі проста:  
Не ясі —  
Няма і росту.




### Сяброўкі

Ляльку выбірала  
У магазіне Лала,  
Ляльку выбірала,  
Маме так казала:

— Нашто лялька нам адна!  
Засумуе ў нас яна.  
Ты купі й для Аміне,  
Вось парадуеш мяне!

З ёю мы ў дзетсадзе дружым  
І ўдваіх  
Нідзе не тужым.  
Каля нас  
І лялькі тыя  
Пасябнююць, як жывыя.



## НЕЗАРЭГІСТРАВАНЫ ШЛЮБ

Пазнаёмілася я з Н. у 1969 годзе, а ў 1970—ажаніліся. Зарэгістраўца шлюб ён паабязаў, калі вернеца з далёкага рэйса. У настрычніку 1972 года нарадзілася ў мяне дачка Наташа. Яна носіць маё прозвішча і яго імя па бацьку. Я люблю свою дачку і не хачу, калі яна была «незаконнанароджаная». Ці можа суд устанавіць бацькоўства і прымусіць плаціць аліменты? Ці ёсць такі закон?

Ш. Г.

Як ні горка, але наша парада будзе запозненая для аўтараў такіх пісем. Можна толькі спачуваць іх горкаму расчараванню, можна толькі здзіўляцца наўнай даверлівасці з адного боку і жорсткасці — з другога. Свет пачуццяў — складаны свет, і слоўы закаханых не заўсёды забяспечаны златым запасам шчырасці і вернасці. Толькі час, толькі жыццёвяя выпрабаванні праверяць сапраўдную цену гэтага золата.

Час гоіць душэўныя раны. Але бывае так, што ў не вырашанай да канца атмасферы адносін узнікае трэцяе, новое жыццё. І тады свет пачуццяў ужо не асабістая справа мужчыны і жанчыны. «Ці ёсць такі закон?» — пытаецца Ш. Г. з Барысава. Ёсць. Наш закон, які абараняе інтэрэсы дзяцей, разам з тым не заахвочвае асоб, якія ўступаюць у выпадковыя сувязі. Таму ў кожным паасобным здарэнні суд выносиць рашэнне ў адпаведнасці з законам.

У народным судзе Першамайскага раёна г. Мінска разглядалася справа аб устанаўленні бацькоўства і спагнанні аліmentau на ўтрыманне дзіцяці. Дваццацігадовая С., якая не знаходзілася ў шлюбе з адказчыкам П., прасіла суд прызнаць, што гэты чалавек з'яўляецца бацькам яе дзіцяці. Яна раслумачыла, што калі двух гадоў дружыла з П. Разам бавілі час, хадзілі ў кіно, на танцы. Ён абязаў ажаніцца. А калі С. заяжарыла і сказала пра гэта П., ён не стаў больш страчацца з ёю, а пасля нараджэння дзіцяці пераехаў у іншы горад.

С. прадставіла суду 7 сведкаў, якія лічылі, што П. з'яўляецца бацькам яе дзіцяці. Адказчык, не адмаўляючыся, што сустракаўся з С., бацькоўства не прызнаваў.

Народны суд адмовіў у іску.

— Як жа так? — здзіўляліся прысутныя. — П. сам прызнаваў, што сустракаўся з С. на працягу двух гадоў...

А між тым рашэнне прынята строга паводле закона. Звернемся да артыкула 53 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР. Калі бацькі дзіцяці не знаходзяцца паміж сабою ў шлюбе, гаворыцца ў ім, то суд можа прызнаць адказчыка бацькам дзіцяці пры наядунасці хадзіць б адной з наступных акалічнасцей: сумеснае пражыванне і вядзення агульнай гаспадаркі да нараджэння дзіцяці, сумеснае выхаванне ці ўтрымання імі дзіцяці або пры наядунасці доказаў, якія дакладна пацвярджаюць бацькоўства.

Пленум Вярхоўнага Суда ССР у пастаўнаве ад 4 снежня 1969 года раслумачыў, што сумеснае пражыванне і вядзенне агульнай гаспадаркі да нараджэння дзіцяці можа пацвярджацца акалічнасцямі, харктэрнымі для сямейных адносін: пражыванне ў адным жылым памяшканні, сумеснае харчаванне, узаемныя клопаты, набыцце агульнай маёмы. Пад утрыманнем неабходна мець на ўвазе знаходжанне дзіцяці на ўтрыманні адказчыка або аказанне сістэматычнай дапамогі на яго ўтрыманне незалежна ад памеру дапамогі. Доказамі, якія дакладна па-

цвярджаюць прызнанне адказчыкам бацькоўства, могуць быць, напрыклад, прызнанне ў судзе, пісьмы, запіскі ў радзільны дом, фотакарткі, паштовыя пераводы і іншыя даныя, са зместу якіх было б відаць, што адказчык прызнаваў сябе бацькам.

Можна чуць такія разважанні: навошта аблікоўваць суд нейкімі ўмовамі, чаму б не ўстанаўліваць бацькоўства ў любым выпадку, прыцягваючы для гэтай мэты судова-медыцынскую экспертызу?

Наўрад ці можна пагадзіцца з такой думкай. Мараль і права ахойваюць інтэрэсы сям'і, клапоцяцца аб яе ўмацаванні. Што ж датычыць судова-медыцынскай экспертызы, то медыцынская навука пакуль яшчэ не дасягнула такога ўзроўню, каб можна было з эдамогай зрабіць беспамылковае заключэнне наконт бацькоўства.

Клопаты пра адзінокіх матак і іх дзяцей бярэ на сябе дзяржава. Маці мае права на атрыманне дзяржаўнай дапамогі на дзіця, можа аддаць яго ў дзіцячую ўстанову за дзяржаўны кошт.

Савецкая дзяржава з першых дзён свайго існавання ўраўняла дзіця, якое нарадзілася без бацькі, з усімі іншымі дзецьмі. Не выпадкова адным з першых заканадаўчых актаў Савецкай улады быў падпісаны У. I. Леніным у снежні 1917 года дэкрэт «Аб грамадзянскім шлюбе, аб дзецах і аб уядзенні кніг актаў стану».

Цяпер у артыкуле 50 Кодэкса аб шлюбе і сям'і Беларускай ССР замацаваны найважнейшыя прынцыпавыя палажэнні аб узаемадносінах, правах і абавязках бацькоў і дзяцей. Паходжанне дзіцяці ад бацькоў, якія не знаходзяцца паміж сабою ў шлюбе, устанаўліваецца шляхам падачы сумеснай заявы бацькоў. У гэтым выпадку адбываецца рэгістрацыя дзіцяці з указаннем яго бацькі. Калі сумеснай заявы няма, бацькоўства можа быць устаноўлена ў судовым парадку. Пра тое, што мае на ўвазе суд пры рашэнні гэтага пытання, мы ўжо гаварылі.

Устанаўленне бацькоўства ў судовым парадку магчыма толькі ў адносінах дзяцей, што нарадзіліся пасля ўядзення ў дзеянне новага закона: з 1 кастрычніка 1968 года. Што датычыць дзяцей, якія нарадзіліся да 1 кастрычніка 1968 года ад асоб, якія не рэгістравалі свой шлюб, то рэгістрацыя бацькоўства ў органах ЗАГС адбываецца толькі паводле сумеснай заявы бацькі і маці дзіцяці, а калі дзеци дасягнулі паўнолетця, то і з іхняй згоды.

Цікава прывесці некаторыя статыстычныя даныя. У 1972 годзе суды рэспублікі разгледзелі 960 спраў аб устанаўленні бацькоўства. У 172 выпадках у іску адмовілі, бо адносіны паміж адказчыкам і ісціцай наслідкаў выпадковай сувязі.

Закон вызначае парадак запісу бацькоў у книгах актаў грамадзянскага стану і тады, калі няма сумеснай заявы або рашэння суда. У гэтым выпадку замест пракрэслівання, як было раней, у графе аў бацьку ў пасведчанні аў нараджэнні запісваецца прозвішча маці (у мужчынскім родзе), імя па бацьку і нацыянальнасць бацькі дзіцяці — па ўказанию маці.

Дзеци ад незарэгістраванага шлюбу, бацькоўства якіх устаноўлена, маюць тыя самыя права, што і дзеци, якія нарадзіліся ў шлюбе.

А. ХВАСТОЎ,  
кандыдат юрыдычных навук

## ГУМАР


Мал. А. Чуркіна.



— Хутчэй чытай, як смажыць лешню!



— Вось табе Нёман, сядзі і лаві!



— Дрэцна з арыфметыкай, прывядзеш маці.  
— Дац задачкі рашае тата.

# ДОБРЫ ХЛОПЧЫК

Крыстына ЖЫВУЛЬСКА

Вацэк не належай да ліку ветлівых дзяцей. Можна было сме-ла сцвярджаць адваротнае. Час паглыбіў у ім тыя асаблівасці, якія ў раннім дзяцінстве ледзь-ледзь давалі сябе адчуць. Так, у чатырнаццаць год ён, на думку ўсіх, быў ужо кваліфіка-вным хуліганам.

Сям'я, як усякая сям'я, не магла пагадзіцца з такой ацэнкай.

— У сваёй аснове ён добры хлопчык,— сцвярджаала бабуля,— толькі нам чамусьці не ўдаецца выявіць гэта. Вось, напрыклад, учора я сказала яму, каб ён перастаў стукаць малатком аб шафу, таму што ў мяне баліць галава, і ён адразу ж перастаў.

— Проста не верыцца! — здзівілася маці Вацэка.— Няўжо адразу перастаў?

— Імгненна,— пацвердзіла бабуля.

— Нарэшце мы маем супроць яго зброю,— супакоіліся члены сям'і і вырашылі выкарыстаць на практицы новы метад уздзейння.

— Вацэк, вывучы ўрокі, а то я адчуваю набліжэнне прыпадку жоўтевага пузыра,— сказала мама.

— Калі прыпадак пачнеца, пакліч мяне. Я хачу паглядзець, якога ты будзеш колеру: жоўтага ці зялёнаага,— адказаў Вацэк і пабег на вуліцу.

— Ён да твойго пузыра ўжо прывык,— пракаменціраваў гэты інцыдэнт тата.— Трэба прыдумаць што-небудзь новае. Ты пайдзі з дому, а я скажу, што цябе забралі ў бальніцу.

Маці не была ў захапленні ад гэтага варыянту, але бацька пераканаў яе, што з усёй сям'і яна найбольш падыходзіць на ролю хворай.

Знікненне маці так абнадзеіла Вацэка, што ён зрабіў урокі па арыфметыцы.

— А дзяцей пускаюць у бальніцу? — спытаў ён.

— Пускаюць, сынок,— адказаў тата, расчуліўшыся.

— Капітальна! — усклікнуў Вацэк.— Нам з Фэлекам патрэбны белыя халаты. Мы павінны пераапрануцца ў духаў і напу-жаць дворніка з шостага нумара. Можна будзе прыхапіць хала-ты з бальніцы!

— А здароўе мамачкі? — спытаў разгублены бацька.— Цябе яно зусім не турбуе?

— Чаму ж не, хай сабе будзе здаровая, абы толькі ў мае справы не ўмешвалася.

Назаўтра раніцой Вацэк паведаміў, што не пойдзе ў школу, бо, па-першае, яму не хочацца, а, па-другое, ад настайніка за-алогіі «нудзіць, як ад халеры».

Бацька зусім перапужаўся.

— Устань, мой родны, вельмі цябе прашу. Ідзі ў школу, таму што бабуля звіхнула нагу.

Вацэк расплюшчыў адно вока.

— Звалілася з лесвіцы?

— Не, проста паслізнулася.

— Шкада,— зазначыў Вацэк,— было б куды больш смешна, калі б яна звалілася з лесвіцы.

Бабулінай нагі хапіла толькі на адзін дзень. Ужо назаўтра, страліючы з рагаткі каштанамі, Вацэк павыбіваў усе шыбы ў кватэрах першага паверха. Потым ён па чарзе адлупцаваў ўсіх сваіх малодшых таварышаў і сябровак. Цэлы дзень працягва-ліся візіты ахвяр і іх бацькоў.

— У сваёй аснове ён вельмі добры хлопчык,— даводзіла ўсім пацярпеўшым бабуля, але не магла з дастатковай пера-канайчасцю аргументаваць свой тэзіс.

Вечарам сям'я прыняла рашэнне выпрабаваць яшчэ адзін, але ўжо апошні псіхалагічны дослед. На гэты раз у ахвяру быў прынесены бацька.

— Машына пераехала татку,— дрыжачым голасам сказала мама.— Цяпер ты адзіны мужчына ў доме. Спадзяюся, што хоць пасля гэтага апамятаешся...

Вацэк на момант задумаўся.

— Гэта значыць, што я цяпер галава сям'і? А што будзе, калі тата вернеца? Я ведаю такіх, што вярталіся.

— Вацэк! — загаласіла мама.— Ты станеш калі-небудзь чала-векам?



— Ужо нядоўга чакаць. Мама і азірнуцца не паспее, як стане бабуляй, і тады я стану чалавекам. Фэлек мне растлумачыў, як усё гэта робіцца...

Бацька вярнуўся. Палуднавалі ў поўным маўчанні. Вацэк не дакрануўся да яды. Нечакана ён сказаў:

— Калі вы ўсе памраце, тады я з'ем суп!..

— Маглі б ужо для дзіцяці гэта зрабіць.— У сваёй аснове ён добры хлопчык,— сказала бабуля.

З польскай пераклаў  
М. НАВІЦКІ.

На першай старонцы вокладкі: камсамолка Ліда Філіповіч—зборшчыца Мінскага гадзіннікавага завода, ударнік камуністычнай працы.

Фота Я. Коктыша і Р. Кракава.

На чацвёртай старонцы вокладкі: лістапад.

Фотаэцюд У. Вяхоткі.

Галоўны рэдактар М. И. КАРПЕНКА. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ, М. С. КО-  
НАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА,  
А. П. УС, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Адрас рэдакцыі: 220041, Мінск, Ленінскі праспект, 77.  
Тэлефоны: галоўнага рэдактара—32-20-51, адказн. сакратара,  
аддзела рабочага жыцця—32-38-14, аддзелаў сельскага жыцця  
і пісем, культуры і літаратуры, быту—32-38-24.

Мастацкае афармленне Ю. У. Пучынскага.

Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар І. Л. Паўлава.

Журнал «Работница и крестьянка»

на беларускім языке. Издание ЦК КП Беларуссіі.


АТ 15185. Здадзена ў набор 1/IX-73 г. Падп. да друку 25/IX-73 г.  
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3. Фармат 60×90%.  
Дадатак—выкрайка. Тыраж 417 482 экз. Зак. 460. Цана 15 кап.

222649-10



0000000 198 1334

✓



Цана 15 кап.

Індэкс 74995